

6283



работніця 3
і сялянка 3¹⁹⁷⁴

Інтэрв'ю з першым сакратаром Докшицкага райкома партыі Героем Сацыялістычнай Працы Ульянай Феакцістайной Крышталевіч.



Праletары! ўсіх краін, яднайцеся!

работніца і сялянка

№ 3 САКАВІК
1974

ШТОМЕСЯЧНЫ ГРАМАДСКА-ПАЛІТЫЧНЫ
І ЛІТАРАТУРНА-МАСТАЦКІ ЧАСОПІС

ВЫДАННIE ЦК КП БЕЛАРУСІ
ВЫДАЕЦЦА З ЛІСТАПАДА 1924 г.

Выдавецства ЦК КП Беларусі

ЗЯМЛЯ- МАЦІ БАГАЩЯ

Ба 6283

— Ульяна Феакцістайна, у апошні час вельмі цікавіцца Докшыцамі не толькі спецыялісты сельскай гаспадаркі, але і вядомыя паэты, пісьменнікі, кінажурналісты. Якім падзеям абавязана докшыцкая зямля сваёй вядомасцю!

Хутчэй за ўсё зменам, што адбыліся ў яе харктары: Заўсёды такая неспагадлівая, скупая, з крутым норавам, зямля наша стала ўдзячная і шчодрая. Памятаю, раней, калі я яшчэ не мела адносін да Докшыцкага раёна і працавала старшыней калгаса, заўсёды з жalem думала, праезджаючы каля гэтых мясцін: «І як тут жывуць людзі?» На полі колас ад коласа — не чуваць голасу. Не выпадкова меркавалі калісці перасяліць мясцовых жыхароў у іншае мясцо, а іхня бедныя землі заняць пад лес...

Калі б камень, што ляжыць на полі, зрабіўся раптам каштоўнасцю, то можна лічыць, што ляднік пакінуў Докшыцкаму раёну незлічоныя багацці. Вясной, пакуль яшчэ не падняліся ўсходы, палі стракаццаць россыпам камення. Велізарныя валуны і маленькія галышы падстаўляюць сонцу свае спіны. Кожная такая «спіна» закрывае кавалачак зямлі ад сонца. Мільёны кавалачкаў — цэлыя гектары, на якіх не прарасце зерне. Што зробіш — капрыз стыхіі. Так лічылі здаўна, і думка гэтая замацавала ся ў свядомасці людзей. Ураджай ледзь вярталі насенне, і яшчэ ў 1958 годзе абавязацельства атрымаць 7 цэнтнераў збожжа з гектара лічылася найвышэйшым дасягненнем. Скажу для парайнання, што лепася сярэдні ўраджай збожжа з гектара склаў у раёне 27,2 цэнтнера, бульбы — 173.

— Ужо ў пачатку 1971 года на XXVII з'ездзе КП Беларусі ў справаццачным дакладзе Докшыцкі раён прыводзіўся ў якасці прыкладу, як трэба працацца над павышэннем культуры земляробства і ўрадлівасці глебы. З чаго ж пачаўся гэты паход за авалоданне культуры земляробства?

— Лепей сказаць, не авалоданне, а заваяванне не па-

ход, а сапраўдная вайна з каменнем. Пачалася яна ў 1966 годзе. Нават у райцэнтр даходзілі адгалоскі выбухай — рвалі велізарныя валуны, што ніякімі сіламі немагчыма было зрушыць з мясца. На палі выйшлі ўсе ад старога да малога, уздоўж дарог складалі высокай сцяной сагнаныя з палёў камені. Словам, быў той камень для нас у літаральным сэнсе выпрабавальным.

— Але ж вам трэба было пераканаць людзей, што менавіта вайна з каменнем — галоўная задача дня. Якімі доказамі аперыравалі вы?

— Самы галоўны доказ — як заўсёды: «Камуністы, наперад!», каб асабістым прыкладам паказаць, як вызываць поле. Магу сказаць, што бюро райкома партыі правяло на палях калгаса імя Заслонава паказальны ўрок. Вы, напэўна, чулі пра кіраўніка перадавога нашага калгаса Аляксандра Іванавіча Кулікова. Леташні вынік заслонанаўцаў — 43 цэнтнеры збожжа з гектара. Але ў тых гадах Аляксандр Іванавіч першы атрымаў сур'ёзнае спагнанне за культуру поля. Многія не разумелі: як жа так — перадавы калгас, а старшыні спагнанне? Цяпер ужо ясна, што тактыка райкома была правільная. Каму ж, як не заслонаўцам і іншым перадавікам, было ісці ў атаку.

Далей пайшло лягчэй: карчавалі хмызняк, пашыралі контурнасць палёў. Выкананіе пяцігодкі без механізацыі немагчыма, таму стварэнне фронту работ для трактараў, камбайнаў і іншай тэхнікі было асноўным клопатам. Нашы заваёвы ў змаганні з каменнем ператварыліся ў значную лічбу: калі раней у раёне было 73 801 гектар сельгасугоддзя і 39 327 гектараў ворнай зямлі, то сёння ў нас адпаведна 81 тысяча і 46 тысяч. У выніку — у тро разы больш збожжа, у тро разы больш мяса. Быццам стала тры Докшыцкія раёны замест аднаго. Так сказаць, інтэнсіфікацыя ў наглядным выглядзе...

— Але адна справа ачысціць зямлю, а іншая — даказаць яе здольнасць на максімальную

аддачу. І зараз некаторыя задумаўцца над рэальнасцю лічбаў, хочуць паглядзець сваімі вачыма: што ж адбываецца ў Докшыцах!..

— Так, іншы раз зрушыць камень у свядомасці куды цяжэй, чым на полі. Нам паверылі, што галоўным рычагом урадлівасці будзе культура земляробства — вядома, пры добрай запраўцы глебы арганічнымі і мінеральнымі ўгненнямі. Дарэчы, сама слова «культура» ў перакладзе з лаціны азначае «апрацоўка». Дык вось, наконт апрацоўкі. З 1965 года мы вывезлі на палі 7 мільёнаў тон арганікі. Заправілі, правапнавалі 58 тысяч гектараў. Сёлета дадзім па 16—18 тон на гектар (у сярэднім па Віцебскай вобласці будзе толькі па 8 тон). І калі стрэлка ўраджайнасці пайшла ўгару, агітаваць ужо не было патрэбы. У 1960 годзе ўраджай збожжа на нашых землях быў 8,8 цэнтнера, у 1965—12,5 цэнтнера, у 1970—20,2 цэнтнера, а ў 1973-м — як вы ужо ведаеце — 27,2 цэнтнера з гектара.

— Кожны поспех патрабуе замацавання і праадаўжэння...

— Сапраўды, ўраджай толькі тады ўраджай, калі ён сабраны і схаваны ў засекі. Летася, напрыклад, спецыялісты не сумніваліся, што возьмем мы не менш 33 цэнтнераў збожжа. Але неспрыяльнае надвор'е зрабіла свой упłyў, зерне атрымалася шчуплае. Так што праца хлебароба — гэта бясконцы клопат за лёс ураджаю: хаця б не павымярзала, не вымакла, хаця б не засушыла спякота, не паклала бура. Але ўмельства і цярпівасць нарэшце ўзнагароджваюцца. Як гаварыў Маркс: «Зямля — маці багацця, а праца — бацька яго». У чацвёртым, вызначальным годзе пяцігодкі ў нас высокія абавязацельствы: узяць 30 цэнтнераў збожжавых з гектара, 180 — бульбы, 6 — лёну, а на 100 гектараў сельгасугоддзя — мець 95 цэнтнераў мяса і 400 цэнтнераў малака.

— Мы часта гаворым: «Выкананіць план, абапіраючыся на дасягненні навукі». У якой меры гэтая апора памагла вам дасягнуць такіх вынікаў?

— Навуцы мы вельмі абавязаны. Дзякуюм за стварэнне высокураджайных гатункаў бульбы «Агеньчык», «Тэмп», «Лішыцкая», «Кандыдат», «Беларуская ранняя». У мінулым годзе высокураджайныя гатункі занялі 70 працэнтаў плошчай. Вельмі добра зарэмандавалі сябе на палях жытва «Харкаўскае-60», «Белта», ячмень «Альза», «Зефір», «Эльгіна».

Добра, што прыйшла на палі універсальная тэхніка. Тракторы з навяснымі прыладамі выконваюць цэлы рад аперацый. Такія камбайны, як «Ніва» і «Колос», — надзейныя памочнікі хлебароба. Тым не менш і да тэхнікі ёсць у нас свае калі не прэтэнзіі, то пажаданні вялікім выпадку. Далёка не дасканалы камбайн «СК-4», маламоцны льняныя малатарні, мала магутных трактараў: «Кіравец» — адзін на ўесь раён. Патрэбна вялікая работа па паліпшэнню пароднасці жывёлы. Пакуль яшчэ слабае мясца ў нашым раёне — агародніцтва, няма добрых хімікатаў для знішчэння пустазелля на плантацыях. Вырошчванне агародніны патрабуе шмат ручной працы, а гэта азначае высокі сабекошт.

— У сельскай гаспадарцы ваянага раёна занята шмат жанчын. У якой ступені дзевятая пяцігодка палегчыла іх працу з дапамогай механизациі?

— Яшчэ ў 1965 годзе жалі жыта сярпамі, сена грэблі ўручную. Зараз тэхніка поўнасцю замяніла ручную працу. Лён церабілі рукамі — зараз паспяхова спраўляюцца з гэтай работай ільнокамбайны. У жывёлагадоўлі механизация высокая, але не задавальняе патрэб сённяшняга дня. Калі водазабеспячэнне механизавана практычна поўнасцю, даенне на 75 працэнтаў, то ўборка гною — на 68, а кармленне — толькі на 38 працэнтаў. Новыя фермы будуць механизаваны поўнасцю, а са старымі яшчэ прадбачыцца вялікая работа. Каб уявіць маштабы індустрыялізацыі, прывяду такі прыклад: у 1965 годзе на палях раёна працевала 428 трактараў і 94 збожжайборачныя камбайны.

Зараз — 808 трактараў і 294 камбайны.

— А калі перайсці з калгаснага поля ў дом працаўніка! Што прынёс асабіста яму гэты круты ўздым эканомікі раёна?

— Для дзяцей за два апошнія гады мы пабудавалі сем новых школ на 2700 месц. Пашырылі гандлёвую сетку, сетку бытавых прадпрыемстваў. Кожны другі жыхар палепшыў свае жыллёвые ўмовы. Вы ведаецце, у час вайны Бягомльскі край, які цяпер увайшоў у наш раён, быў партызанская зона, фашисты яго зруйнавалі да шчэнту. Людзі жылі ў зямлянках, потым паставілі невялікія хаткі. А зараз настай час пераезджаць з гэтых хатак у вялікія прыгожыя дамы.

Лічу заслугай нашага партыйнага актыву вялікую работу па першачарговаму будаўніцтву і паляпшэнню жыцця сем'ям інвалідаў Вялікай Айчыннай вайны, сем'ям воінаў і партызан, што загінулі ў барацьбе з захопнікамі. Мы абавязалі нашы арганізацыі ўзяць шэфства над імі і на сённяшні дзень дапамаглі ўжо 2 тысячам сем'яў. Засталося толькі сопак. Асабіста я лічу і выказала такую сваю думку на пленуме Віцебскага аблкома партыі, што гэту работу трэба весці пасюдна, усё ў нашых руках.

— Калі б нам спатрэбілася герайнія пяцігодкі для нарыса — валявая, энергічная жанчына, які адрас вы б нам падказалі!

— Шчыра кажучы, нялёгка гэта зрабіць, бо такіх адрасоў вельмі шмат. Магчыма, накіравала б вас у калгас «Памяць Ільіча» да Тамары Паўлаўны Псоні. Аграном-эканаміст па адукацыі, яна ўзняла ўраджайнасць збожжа ў калгасе да 29 з лішнім цэнтнерам з гектара, а працуе Тамара Паўлаўна ўсяго трох гады. Вы з прыемнасцю пазнаёміліся б з Аленай Іванаўнай Палітыка з саўгаса «Бягомльскі». Трэба ведаць бягомльскую зямлю, каб ацаніць працоўны подзвіг Алены Іванаўны: 39,5 цэнтнера збожжа з гектара! Пра Сабіну Іванаўну Галоўчыц, дэпутата Вярхоўнага Савета БССР, вы ўжо, безумоўна, чулі. Яе вынік у 1973 годзе — 43 цэнтнеры збожжа з гектара. А хіба не герайні Любой Аляксандраўны Варган, свінарка з саўгаса «Сіцэ»? Яна адна выгадавала столькі свіней, колькі вырошчваюць трох калгасных фермы. Гэта герой сённяшняга дня. А колькі новых высокіх абавязацельстваў узялі на сябе паляводы, жывёлаводы, механізатары ў адказ на Зварот Цэнтральнага Камітэта КПСС да партыі, да савецкага народа, на пастанову аб Усесаюзным сацыялістычным спаборніцтве работнікаў сельскай гаспадаркі! Заўтрашні дзень назаве імёны новых герояў.

Інтэрв'ю вяла В. КАРАЛЁВА

ЧАС ГАЛОЎНАГА ЭКЗАМЕНА

Памятаю, у той дзень, калі ў друку быў змешчан Зварот ЦК КПСС да партыі, да савецкага народа, мы сабраліся ў цэху задоўга да пачатку змены. Размоў было шмат. Але перш за ўсё звярнулі ўвагу на слова: «Цэнтральны Камітэт КПСС упэўнены: насы савецкія жанчыны, якія сваёй самаадданай працай і штодзённымі клопатамі аб выхаванні дзяцей заслужылі высокую грамадскую ўдэячнасць, унісуць важкі ўклад у агульнанародную барацьбу за паспяхове выкананне планаў чацвёртага года пяцігодкі». Бо наша камсамольска-маладзёжная брыгада — калектыў цалкам жаночы, і гэтыя слова да глыбіні душы закранулі кожную работніцу. Усё, што дасягнула сёння і чаго даб'емся заўтра, залежыць ад нас саміх, ад умения працеваць творча, ад высокай свядомасці, прафесіянальнай падрыхтоўкі, пачуцця адказнасці і дысцыпліны.

Заданне трэцяга, рашаючага года пяцігодкі калектыў брыгады выкананаў датэрмінова. Дадаткова да плана сабралі 3630 гадзіннікаў. Але спыняцца на дасягнутым не ў нашых правілах. Сёлета ў адказ на Зварот ЦК КПСС да партыі, да савецкага народа мы вырашылі план чацвёртага, вызначальнага года выкананца да 15 снежня і сабраць звыш задання 5 тысяч гадзіннікаў.

Абавязацельства нялёгкае, але рэзервы для яго выканання ёсць. Вялікую стаўку робім на ўзмацненне спаборніцтва не толькі паміж брыгадамі, але і паміж зборшчыцамі.

Мы ўсе ў канцы змены імкнемся парыўнаць, хто працеваў лепш, а хто горш і чаму, што дапамагала і што замінала. Каб лепей ведаць, як ідуць справы ў кожнай з нас, мы ў канцы рабочага тыдня на брыгадным сходзе абмяркоўваем, хто чаго дабіўся. Гэта не дазваляе зніць напал спаборніцтва, яго дзейнасць і эфектыўнасць. Я думаю так: калі кожная зборшчыца добра ведае пра поспехі брыгады, калі яна мае магчымасць парыўноўваць сваю працу з дасягненнімі перадавікоў, то яна ўбачыць у спаборніцтве жывую справу, магчымасць вызначыцца, выпрабаваць свае здольнасці. Спаборніцтва закранае душу рабочага, накіроўвае яго прафесійны гонар на добрую справу.

Адзін з галоўных рэзерваў у паспяховым выкананні абавязацельстваў мы бачым ва ўменні цаніць кожную секунду рабочага часу. Безумоўна, людзі маюць не аднолькавыя здольнасці, але эканоміць час можа кожны рабочы. З сэканомленых секунд складаюцца гадзіны, за якія збіраецца дадатковая прадукцыя. На нашым заводзе ўмеюць эканоміць секунды. За 1973 год калектыў рэалізаваў прадукцыі звыш плана на 987 тысяч рублёў, дадаткова выпусціў 23 тысячи гадзіннікаў.

Вядома, нам дапамагаюць вопыт, спрэтыкаванасць, умельства. Але цяпер гэлага недастаткова. Патрэбны глыбокія веды, шырокія кругагляд. Усе дзяўчатаў нашай брыгады вучанца ў школе камуністычнай працы. Асвойваю сумежныя прафесіі. Брыгада збірае «Прамень»-2209, гэта адзін з найбольш папулярных мужчынскіх гадзіннікаў. Увесе працэ складаецца з 12 аперацый. Я, напрыклад, збіраю калесную сістэму. Сёлета рашыла асвоіць яшчэ адну аперацыю.

Зборка гадзіннікаў вельмі складаная, я б сказала, тонкая работа. Адной з умоў росту прафесіянальнага ўмельства мы лічым скарачэнне цякучасці кадраў. Бо калі людзі пакідаюць брыгаду, то разбазарваюцца веды, вопыт, накоплены ў калектыве. Месца тых, хто «зняўся з якара», займаюць навічкі, а на іх трэба зноў траціць сілы, сродкі і час. Ды і сам рабочы, які бысконца вандруе з месца на месца, ніколі не зробіцца першакласным спецыялістам. Вось ужо некалькі гадоў наша брыгада працуе ў стабільным саставе.

Яшчэ мне хочацца сказаць пра адну нашу брыгадную запаведзь: «Рабочае сумленне — строгі кантролёр». Твой найпершы абавязак — рабіць сваю работу так, каб яна прыносіла людзям радасць, выклікала павагу да майстэрства выкананца. Любая рэкламація для нашай брыгады — надзвычайнае здарэнне. Калектыў нашага дзесятага зборачнага цэха сёлета абавязаўся дабіцца, каб гадзінніку «АЧЖ-І», які вырабляецца для аўтамабіля «Жигулі», прысвоілі дзяржаўны Знак якасці.

Асабістая адказнасць за лёс вытворчасці — святое пачуццё, ім павінен быць прасякнуты кожны з нас. Партыя заклікае ўесь час павышаць прадукцыйнасць працы, змяншаць працоўныя затраты, рацыянальна выкарыстоўваць, эканоміць сыравіну і матэрыялы, паляпшыць якасць. Мы будзем працеваць не шкадуючы сіл, прыкладаючы ўсё сваё ўмение, увесе свой талент. Партыя можа не сумнявацца ў нас! Усе паставленыя задачы будуць вырашаны, усё намечанае будзе здзейснена!

Людміла КАЛАСОЎСКАЯ,
ударнік камуністычнай працы,
зборшчыца Мінскага гадзіннікавага
завода



«РАБОТНИЦЕ» — ШЭСЦЬДЗЕСЯТ

Вы памятаеце, што Міжнародны жаночы дзень заўсёды супадае з яе днём нараджэння. А сёлета 8-га сакавіка ёй споўнілася шэсцьдзесят. І мы ад шчырага сэрца кажам:

— З днём славнага юбілею цябе, старэйшая наша сястра, дарагая «Работница»!

Шэсцьдзесят год... Які вялікі непаўторны шлях! Хіба можна забыць, што першы ў РССР часопіс для жанчын быў створаны па ініцыятыве Уладзіміра Ільіча Леніна, што любімая наша «Работница» з дня свайго нараджэння стала роднай сястрой ленінскай «Правды»!

Мы ганарымся тым, што гісторыя гэтага часопіса цесна звязана з барацьбой ленінскай партыі за перамогу Вялікага Кастрычніка. Ды і як не ганарыцца тым, што ў дні падрыхтоўкі сацыялістычнай рэвалюцыі, калі партыя пайшла ў падполле, а «Правда» была забаронена, Цэнтральны Камітэт большавіцкай партыі звяртаўся да народа са старонак сваёй «Работницы»!

Уладзімір Ільіч яшчэ тады пераконваў, што ўцягнуць у палітыку масы нельга без таго, каб не ўцягнуць у палітыку жанчын, што справа сацыялі-

стычнага будаўніцтва будзе ўмацавана толькі тады, калі ў ім прымуць удзел мільёны жанчын. І вось ужо шэсцьдзесят гадоў «Работница» нястомна дапамагае партыі выканваць гэты ленінскі запавет.

Як і шэсцьдзесят, і пяцьдзесят гадоў назад, наша славная «Работница» нясе ў шматмільённыя масы жанчын палымяне слова роднай партыі, мабілізуе іх на выкананне яе прадвызначэнняў. На сцягу часопіса горда зязоўць ордэн Леніна і ордэн Працоўнага Чырвонага Сцяга.

У «Работницы» мно-
га малодшых сясцёр —
«Советская женщина»,
«Крестьянка», шаснаццаць
жаночых часопісаў саюз-
ных і аўтаномных рэспуб-
лік. Але наперадзе, як
заўсёды, наша настаўніца,
наш добры друг і дарадчык — «Работница».

У яе мы вучымся даходзіць да жаночых сэрцаў, па ёй раўняемся, з ёй звяраем свае творчыя планы. І калі больш як дванаццаць з палавінай мільёнаў чытак раскрываюць яе юбелейны нумар, мы разам з імі зноў паўтараем:

— Шчыра віншуем цябе, наш верны таварыш, наша славная «Работница»!

Твая «Работница і сялянка»

КОЛЬКІ КАШТУЕ ШЧАСЦЕ?

У яе было ўсё, што патрэбна для шчасця: дружная сям'я, любімая работа, аўтарытэт і павага ў калектыве. У свае сталыя гады жанчына захавала прыгажосць і прывабнасць. Словам, нічым не пакрыўдзіла лёс. І раптам ўсё рухнула. Рухнула ў адзін дзень, у адно імгненне. Яе кватэру апічатала міліцыя, а яе самую, пяцідзесяцгадовую паважную жанчыну, прыягнулі да адказнасці следчыя органы. За злоўживанне службовай пасадай, за хабары. Яна мела ўсё неабходнае, але гэтага ёй было мала. Хацелася самых дарагіх футравых рэчаў, крышталю, золата.

Страшная рэч. Вельмі страшная. Па гораду папаўзлі чуткі, вакол яе імя пачалі складвацца непрыгожыя легенды. То-сё было перабольшана, але галоўнае адпавядала праўдзе: чалавек пакваліўся на вялікія гроши. Пайшоў крывымі сцежкамі. Потым сціхлі чуткі, супакоілася ўзрушеная, як патрывожаны вулей, установа, дзе працавала тая жанчына. Людзі пачыналі забываць яе імя. Толькі яе калегі, на професію і гонар якіх яна паклала цёмную пляму, не могуць супакоіцца. Як можна было дайсці да такога?

Можа і нам сёння не варта было ўспамінаць, не трэба было варушыць тое нядобрае, што не-не ды і з'яўляецца іншы раз у жыцці і кожны раз выклікае агіду, шчырае абурэнне тысяч і тысяч людзей, што жывуць і працујуць сумленна? А можа наадварот? На ўвесе голас крыкнуць пра гэта трэба? І ўstryвоўжыцца, і разабрацца, чаму і як мог дайсці чалавек да жыцця такога. Што нарадзіла хваробу?

Ішлі першыя пасляваенныя дзесяцігоддзі... Цяжка вярталася да жыцця разбураная гаспадарка краіны, нялёгка было на вёсцы, не заўсёды сыходзіліся канцы з канцамі ў бюджетэ гараджан. Мінуў той час, ёсьць цяпер і хлеб і да хлеба, увайшлі ў наш лобыт тэлевізоры, матацыклы, аўтамабілі, дываны і паліраваныя гарнітуры. А як пачалі мы апранацца! Вось нядаўна я, як гаворыцца, палавіну Еўропы аб'ездзіла. Назірала, парыўноўвала. Паверце: нашы людзі выглядаюць на вуліцах і ў грамадскіх месцах лепшым людзі многіх іншых краін.

Мне даводзіцца часта бываць на заводах, фабрыках і кожны раз, калі размаўляю з жанчынамі, якія працујуць ля станка — з прадзільшчыцамі, ткачыхамі, — кожны раз задаю ім пытанне: а колькі вы зарабляеце? 130—180 — чую ў адказ. А лепшыя прадававыя работніцы з гонарам адказваюць: «Не менш як 200 у сярэднім». Мы радуемся гэтаму, бо народ наш заслужыў права жыць добра, жыць багата. Мы самі выбралі свой лад жыцця і перад светам усім можам сказаць: вось глядзіце, якія ў нас перавагі, якія здабыткі. І эканамічны ў тым ліку.

Толькі з адным мы не пагадзімся ніколі. Каб мяралам шчасця чалавека, яго вартасці сталі гроши, сталі рэчы. Каб збяднелы духоўна чалавек распальваў вакол сябе ажыятаж, сквапнасць, жаданне набыць як мага больш, набыць тое, чаго не маюць іншыя, набыць любымі сродкамі.

Дабіваючыся, каб наша грамадства ў цэлым становілася ўсё больш і больш матэрыяльна забяспечаным, каб рос дабрабыт кожнага чалавека працы, мы не ўжывемся, не згодзімся са спажывецкай мараллю такіх людзей, з якіх я пачала сваю размову.

Вось другая жанчына, добрая мая знаёмая. Можа і вона?

...У яе сціплая аднапакаёвая кватэра. Яна выгадавала дзяцей і жыве цяпер адна, хутка пойдзе на пенсію. У яе ёсьць ўсё неабходнае, але няма нічога лішняга. Нядаўна яна спраўляла дзень свайго нараджэння. Гасцей загадзя не запрасіла. Хто памятае, той прыйдзе сам... Ужо збегалі ў адну, другую, трэцюю суседнія кватэры, вынеслі адтуль усе сталы і табурэткі, а госці ўсё ішлі і ішлі. Нехта пажартаваў: «Хутчэй гасціце свято, а то не будзе куды дзецца!»

Я ведала, чаму ішлі да гэтай жанчыны людзі, ведала, якая яна працавітая, сумленная, колькі добра вакол сябе стварыла, як адгукaeцца яна на чужую бяду. Не, не гасціце свято, і шырэй расчыняйце дзвёры! Да вельмі багатага чалавека, багатага душой, да чалавека сапраўды шчаслівага ідуць людзі... Не за гроши куплена такое шчасце!

А. ПАУЛАВА

НІЗКА ВАМ ПАКЛАНІЦА

Эпіграфам да гэтых лістоў, дасла-
ных у рэдакцыю, лепш за ўсё паслу-
жылі б слова з вядомай песні:

Нізка вам пакланіца хачу,
Людзі ў белых халатах...

Кожны з нашых карэспандэнтаў па-
свойму расказвае пра гэтых людзей,
але ўсе з адноўкавай стараннасцю
вышукваюць самыя трапныя, самыя
найлепшыя слова, каб паўнай адлюст-
раваць іх штодзённую барацьбу за вы-
ратаванне чалавечага жыцця. Пад
уражаннем аперациі Тамары Кіры-
лайны Гецман—хірурга-гінеколага з
Брэста—у думках журналісткі Ніны
Загорскай радок за радком нарадзіў-
ся верш, які яна так і назвала:

Руки хірурга

Есть руки... Им без опаски
жизнь отдаешь на поруки.
Знаю руки,
которым подвластно снять
нечеловечьи муки.
Знаю руки, что скальпелем
рождают высокую музыку.
Над обрывом

к жизни

они проведут
по жердочке
самой узенькой...
Руки хірурга!
Перед вами
главу преклоняю...

ся. Шмат крыва трэба было пераліць.
На кліч доктара прыйшлі таварыши
хворага і зусім незнаёмыя людзі, каб
даць сваю кроў для выратавання чала-
века. І смерць адступіла...

Адступіла яна і тады, калі ў баль-
ніцу апоўначы даставілі рабочага з
фабрыкі «Спартак»: трапіў у аварыю.
Таццяна Сцяпанайна зараз жа прыбег-
ла ў бальніцу. Чалавек ляжаў ледзь
жывы. Рэнтгенаўскі здымак паказаў,
што пераламаны рэбры, у некалькіх
месцах разарвана печань. Таццяна
Сцяпанайна паклікала на дапамогу ма-
ладога хірурга Пятра Аляксеевіча Лапо.
Потым трое сутак не пакідалі ад-
дзялення.

Гэтую маладую прыгожую жанчы-
ну добра ведалі на Шкловішчыне.
Адна пацьцентка, поўная ўдзячнасці,
гаварыла: «Наша зямля можа гана-
рыцца, што на ёй жыве і працуе такі
добры чалавек, такі цудоўны ўрач!»
Магчыма, сказана крыху ўзнёсла, але
трапна

Таццяна Сцяпанайна Прымакова
амаль чатыроццаць год працуе ў
Шклове. Зараз яна працуе у суседнім
Горацкім раёне. А ў Шклове пакінула
аб сабе добрую памяць.

С. ЖУКОЎСКАЯ

I смерць адступіла

Раніцай, як заўсёды, Таццяна Сця-
панайна Прымакова рабіла абход, доб-
разычлівай усмешкай і цёплым словам
падбадзёрвала хворых. І ніхто не ве-
даў, што сама яна ўсю ноч правяла без
сну.

З вёскі Стары Шклов прывезлі
сяяк хворага. Чалавек, можна ска-
заць, паміраў. З Магілёва дапамога не
паспее, а аперыраваць пачань...
У Шклове такую аперацию ніколі не
рабілі. Столікі крыва страчана! Пульс
амаль не праслушоўваецца... Таццяна
Сцяпанайна слухала няўпэўненая за-
увагі сваіх таварышаў і думала, дума-
ла. А потым коратка загадала: «У апе-
рацыйную!»

Не заўважылі, як сонца ўзнялося,
асвятліла прасторны пакой аперациі
най, а барацьба за жыццё не спыняла-

ІНФОРМАЦЫЙНАЯ МАЗАІКА ● ІНФОРМАЦЫЙНАЯ МАЗАІКА

САЛЯМ, «ЖАНЧЫНА АЗЕРБАЙДЖАНА»!

Спойнілася пяцьдзесят гадоў
з дня выходу ў свет першага
нумара рэспубліканскага часопіса
«Азербайджан гадыны»—
вернага дарадчыка, сябра, спа-
дарожніка жанчын братняга
Азербайджана. З першага дня
свайго існавання часопіс дапа-
магаў жанчынам Усходу ісці
шляхамі новага жыцця, назаў-
сёды скончыць з жудаскімі
звычаямі мінулага, аббудзіць у
іх пачуццё самасвядомасці, вы-
сокай місіі жанчыны ў сацыя-
лістычным грамадстве.

Відныя дзеячы жаночага на-

муністычнага руху Н. Крупская,
К. Цэтнін, А. Стасава, А. Арцю-
хіна, А. Калантай высока ацэнь-
валі вялікую місію часопіса,
выступалі на яго старонках.

І сёня «Азербайджан гадыны»—на пярэднім краі камуні-
стычнага будаўніцтва. За плён-
ную дзеянасць па камуністыч-
наму выхаванню жанчын Са-
вецкага Азербайджана, мабілі-
зацыю іх на выкананне задач
гаспадарчага і культурнага будаўніцтва часопіс узнагаро-
джан ордэнам Працоўнага Чыр-
вонага Сцяга.

Па запрашэнню Камітэта са-
вецкіх жанчын нашу краіну на-
ведала дэлегацыя актыўістак
жаночага руху Бельгіі. Сярод
іх былі Элізабет Дэлап'ер, Тэ-
рэза Гафінэ, Мадлен Дашэ, Ма-
ры-Луіз Семіні, Марыэта Ван
Балаерт. Госці з Бельгіі пабы-
валі і ў Мінску. Яны азнаёмілі-

ся з выдатнасцямі беларускай
сталіцы, наведалі Хатынь і Кур-
ган Славы, пабывалі ў сярэд-
няй школе № 111, гарадскім
прафесіянальна-тэхнічным ву-
чылішчы паліграфістаў № 32,
на прадпрыемствах Мінска ці-

Гэтая дзяўчата працуюць у швейным цэху
Салігорскай фабрыкі бялізnavага трывата-
жу. На пярэднім плане—швачка Наталля
Казлоўская.

Фота П. Наватара (БЕЛТА).

БЕЛАРУСКІ КРЫМПЛЕН

Хто з жанчын не ведае новую
сінтэтычную тканіну—крым-
плен? Вырабы з яе—трывалыя,
прыгожыя, не камечацца.

Хутка на паліцах нашых ма-
газінаў стане значна больш гэ-
тай тканіны, вырабаў з яе. І
спажыўцы з гонарам змогуць
сказаць: «Гэта беларускі крым-
плен». Бо ў Магілёве будзеца
буйнейшы ў Савецкім Саюзе

камбінат шаўковых тканін
праектнай магутнасцю 110
мільёнаў квадратных метраў
тканіны ў год. Палавіна ўсёй
прадукцыі будзе выпускніца
ў выглядзе тканіны тыпу крым-
плен розных малюнкаў і рас-
фарбованай.

У пачатку 1974 года ўступіла
ў строй першая чарга камбіна-
та. Пайшоў беларускі крым-
плен!



ХАЦУ

На быстрыні жыцця

Шура Міхнюк пасля заканчэння Пінскага медыцынскага вучылішча была накіравана ў Бярозу. Але сталася так, што патрэбен быў спецыяліст у радзільнім даме, што ў вёсцы Здзітава, і Міхнюк паехала туды.

За трывацца гадоў працы ў Здзітаве—цяпер тут амбулаторыя—Аляксандра Якаўлеўна сваёй шчырасюю, клопатамі пра здароўе людзей заваявала глыбокую пашану.

Гаворачы пра Аляксандру Міхнюк—акушэрку, я ўвесь час лаўлю сябе на тым, што думаю пра яе не толькі як пра вузкага спецыяліста, але і як пра сельскага інтэлігента ў найлепшым сэнсе гэтага слова. Міхнюк—дэпутат раённага і сельскага Саветаў. Адкрылі ў амбулаторыі зубны кабінет—гэта выкананне наказаў выбар шчыкаў. Прышоў у вёску Здзітава газ—зноў не без яе ўдзелу. А цяпер загарэлася думкай стварыць філіял музычнай школы-інтэрната. Колькі турбот вымагають такія справы!

«Быць нашым, савецкім абрадам!» — вырашылі аднойчы ў Здзітаве. Даручылі ўзначаліць усю справу Аляксандры Якаўлеўне. Арганізавала моладэй, разам з работнікамі сельскага Савета распрацоўвала ритуал урачыстай регістрацыі шлюбу. Былі спрэчкі, сумненні. Было нямала хваліванняў, калі прыйшла на регістрацыю першая пара. А зараз урачыстая регістрацыя шлюбу ў Здзітавскім сельскім Савеце—свята для ўсёй вёскі. У такія дні ў сельскім клубе яблыку няма дзе ўпасці. І заўсёды дарагой госьці на гэтых урачыстасцях бывае Аляксандра Якаўлеўна.

Двойчы за год—веснай і восенню—ідуць юнакі на ваенную службу. Зноў задумаліся ў Здзітаве: як лепш наладзіць провады у армію? Занялася гэтым Аляксандра Якаўлеўна Міхнюк, а разам з ёю—саўгасны інжынер Міхаіл Канстанцінавіч Пліс, брыгадзір, удзельнік мінулай вайны Мікалай Афанасьевіч Катышкоў, дырэктар сярэдняй школы Валерый Мікалаевіч Пятроў.

У дзень провадаў у армію збіраюцца ў сельскім клубе быўшыя франтавікі і партызаны, бацькі будучых воінаў, суседзі, таварыши, знаёмыя. Самае

пачэснае месца адводзіцца тым, хто заўтра апране салдацкія шынялі. Ім даюцца наказы: добрасумленна служыце Радзіме, будзьце яе надзеінымі абаронцамі, добра авалодвайце венчай спрайвай. З наказам-прывітаннем звяртаюцца піянеры. Хлопцы атрымліваюць памятныя падарункі.

А потым усе ідуць да абеліска, які паставілі ў вёсцы ў памяць вядомай Здзітавскай абароне. Тады, у красавіку 1944 года, больш як сем сутак партызаны брыгада імя Дзяржынскага і «Савецкая Беларусь» паспяхова адбівалі націск гітлеравцаў, узброеных бронемашынамі, гарматамі і самалётамі. Ля абеліска будучыя воіны даюць клятву на вернасць Радзіме.

Закончыўся дзень, і вось ужо ідзе Аляксандра Якаўлеўна дамоў. Насустрач радасна бягучы сыны, усміхаецца муж, Канстанцін Парфіровіч, настаўнік тутэйшай школы. Дзень прайшоў добра. А ноччу можа зноў хтонебудзь пастукае ў акно і пакліча на дапамогу. Ці можа ўсё будзе спакойна. Калі ж настане ранак жанчына зноў акунецца ў свет новых спраў, турбот, новых задум.

Я. СЯЛЕНЯ

ІНФОРМАЦЫЙНАЯ МАЗАІКА

кавіліся ўмовамі працы і быту савецкіх жанчын.

Хвалюючыя сустрэчы адбыліся ў Беларускім дзяржаўным музэі гісторыі Вялікай Айчыннай вайны з былымі партызанкамі, а ў Беларускім таварыстве дружбы і культурнай сувязі з зарубежнымі краінамі—са знатнымі жанчынамі Мінска.

ПРЫЗ ІМЯ ГЕРОЯ

Бадай, няма ў Горацкім раёне жыхара, які бы не ведаў сваіх выдатных зямлячак, знатных жанчын, Герояў Сацыялістычнай Працы Ганны Данілаўны Каліва і Еўдакіі Малахавны Гаўрыленка. Больш за трыццаць гадоў працавала трантарыстка брыгадзірам трантарнай брыгады Ганна Данілаўна. А Еўдакія Малахавна столкнёта ж гадоў прысвяціла наяўгнай працы даяркі.

Летасць бюро Горацкага райкома КПБ і райвыканком устанавілі прызы імі знатных людзей раёна Г. Каліва і Е. Гаўрыленка.

Падведзены вынікі спаборніцтва. Прывіз імі Ганны Данілаўны Каліва заваявала трантарнай брыгады А. К. Капашлава з калгаса імі Леніна, а прывіз імі Гаўрыленка—каленкітый даярак з Азаравіцкай малярнай фермы.

На сцене Беларускага дзяржаўнага тэатра оперы і балета ўпершыню ў гісторыі музычнага жыцця Беларусі паставлена опера В. Моцарта «Дон Жуан». Паставіў оперу заслужаны дзеяч мастацтваў БССР, заслужаны артыст РСФСР Атар Дацішкіліяні. Дэкарацыі паводле эсіза мастака Маскоўскага Вялікага тэатра СССР В. Левен-

таля зроблены ў майстэрнях Маскоўскага музычна-драматычнага тэатра імя народных артыстаў СССР К. С. Станіслаўскага і У. І. Неміровіча-Данченкі. Музычны кіраўнік пастаноўкі—малады дырыжор В. Машэнскі, хормайстар Г. Луцэвіч, балетмайстар В. Бутрымовіч.

Прэм'ера прыйшла з вялікім поспехам.

СУВЕНИРЫ «МЕЛОДЫ»

Усесаюзная фірма «Мелодыя» выпусціла некалькі доўгайграючых пласцінок з запісамі беларускіх выкананіц.

Аматараў сур'ёзнай музыкі ўзрадуе сустрэча з мастацтвам народнай артысткі БССР С. Данілюк, якая выконвае беларускія песні ў апрацоўцы Э. Фарберава, песню і варажку Марфы з оперы М. Мусарскага «Хава-шына», арлю Зарэмы з музыкі А. Арэнскага да паэм

А. Пушкіна «Бахчысарайскі фантан». На двух дыскіх запісаны песні В. Баснера, І. Лучанка, В. Мулявіна ў выкананні вакальна-інструментальнага ансамбля «Песніры». А маленькія слухачы атрымалі цікавую інсцэніроўку Г. Сінельнікава «Касец і воўн» паводле матываў беларускіх народных казак у выкананні артыстаў масноўскіх тэатраў.



Сакратар камсамольскай арганізацыі сталовай № 7 магілёўскага завода «Стромашына» повар Надзея Салаўева.

Фота Я. Мяцеліцы



Торкі к жобе

Джэс Хіл ФОРД,
амерыканскі пісьменнік

Апавяданне

Мал. Ю. Пучынскага.

Было гэта пасля каляд, пад самы канец года. Раптоўна настала адліга — д'ябал, як гаворыць прымайка, узяўся пачы свой хлеб, рыхтуючы ліха на Новы год.

— Так, так,— гаварыла павітуха з маленькім чорным чамаданчыкам у руцэ, тупаючы па вузенькай вулачцы ўслед за Робертом.— Кожны год такое.

«Магчыма, кожны год,— падумаў Роберт,— а, магчыма, і не.— Золкі холад хапаў за пальцы.— Ноччу дарогі энou замерзнуць».

Ён азірнуўся.

— Прашу вас, хутчэй,— сказаў нецярпліва.

— Першынец ніколі не спяшаецца,— адказала жанчына.

— Яна там зусім адна. Дайце мне ваш чамаданчык.

— О, не! У чужых руکі я яго ніколі не дам.

Роберт пачакаў, пакуль жанчына парашыніцца з ім, і неахвотна падладзіўся пад яе крок. Злева, над шэршаватым абшарамі, паляваў на зайцоў ястреб — шнырыў узад і ўперад над парканамі з драніц. Справа ад вулачкі ў халодных зімовых цэнях стаяў лес.

Роберт адчуў пах дыму. Маленькі каштанавага колеру дварняк разы са трывожна цяўкнуў, як ліс, і пабег пад дом.

— Ён не кусаецца,— супакоў жанчыну Роберт, падымаючыся на ганак, і паспешна павёў яе ў маленькі пакойчык. На ложку ля печы ляжала Джэні.

— Гэта я,— сказала павітуха. Джэні не варухнулася.— Колькі ёй?

— Семнаццаць,— адказаў Роберт.

Ён прысёў на кукішкі і падкінуў у печку два паленцы арэшны. Дрэва зашыпела. З чырвона-жоўтага жару ўзняліся язычкі агню і затрапяталі ў дыме.

— Не, я не вазьмуся,— пачуў ён голас павітухі.

Роберт падняўся на ногі і азірнуўся. Чорны чамаданчык быў раскрыты.

— Трэба несці яе ў бальніцу,— гаварыла павітуха, зачыняючы свой чамаданчык.— Цёпла ўхутайце.

— Ого! — вырвалася ў Роберта, калі ён дакрануўся да жонкі.

— У яе гарачка,— растлумачыла павітуха.— У вас няма якога вазочка?

— Няма.

— Можа, каляска знайдзеца?

— Няма.

— Тады нясіце на руках. Да шашы. Там каго-небудзь спынім.— Павітуха нахілілася над ложкам.— Нам трэба павезці цябе ў горад, разумееш? Ты чуеш мяне?

— Ага,— ледзь чутна прамовіла Джэні, не расплющаючы вачэй.

— Як ты сябе адчуваеш? — спытаў Роберт.

— Трошачкі баліць,— сонным голасам адказала Джэні.

Роберт узяў з каміннай пліты яе чаравікі.

— Хутчэй! Паспрабуйце спавіць, як малое дзіця. Вось так, бачыце? Цяпер падымайце.

— Яна што агонь,— сказаў Роберт.

Павітуха першая пайшла да выходу і пакрочыла па голым двары.

— Хутчэй! — падганяла яна Роберта.

Прытуліўши да сябе Джэні, Роберт нёс яе па вулачцы на сваіх дужых руках, тримаючы за калені і плечы. Грэзь крыху падмёрзла — д'ябал пёк ужо свой хлеб. Вячэрняе сонца афарбавала неба ў барвовы колер. Над галавой загарэліся зоркі.

Калі дабраліся да насыпу шашы, зусім сцямнела. Павітуха зняла з шыі шалік і памахала насустрач яркім фарам машыны. Спыніўся грузавічок-пікап. Жанчына адчыніла дзверцы кабіны і сказала:

— Гэтай дзяўчыне неадкладна трэба ў бальніцу...

— Сядайце,— коратка адказаў вадзіцель.

Роберт залез у цёплую кабіну і паклаві Джэні, як дзіця, сабе на калені. Павітуха зачыніла дзверцы і памахала на развітанне рукой. Машына паехала.

— У яе што-небудзь заразнае? — спытаўся белы.

— Павінна радзіць,— адказаў Роберт.

— А-а...— вадзіцель да ўпору павярнуў ручку падагравання і глыбей націснуў на педаль. Роберт адчуў у пальцах ног лёгкае паколванне, і нагам стала цёпла.

Выплылі агні Сомертана. Праехаўши па вузенькай дарожцы, грузавічок спыніўся ззаду прысадзістага драўлянага будынка бальніцы, ля ўваходу для неграў. Вадзіцель вылез з кабіны і адчыніў дзверцы.

— Колькі я вінен вам? — запытаў Роберт, выходзячы з кабіны з Джэні на руках.

— Ніколькі,— адказаў шафёр.— Усё роўна я ехав у горад.— Ён пайшоў наперад і адчыніў перад Робертом дзверы бальніцы.

— Вялікае вам дзякую, — сказаў яму Роберт.

— Калі ласка. Жадаю шчасця, — адказаў шафёр, сеў у машину і паехаў.

У адным з куткоў прыёмнага пакоя ўзвышалася распяцце Хрыста. Каля аўтамата з кока-колай стаяла яшчэ адна статуя — дзева Марыя ў сінім убрannі.

— Памагчы нам? — спыталася медыцынская сястра, выходзячы з-за стойкі.

— Нам патрэбен доктар, — сказаў Роберт.

— Што з ёю?

— Павінна радзіць. Ёй вельмі кепска. Паклічце доктара.

Дзяжурная медсястра пайшла кудысьці па калідоры. Неўзабаве вярнулася, коцячы перад сабою вузкую бальнічную каляску.

«Цяпер усё будзе добра», — падумаў Роберт і апусціў Джэні на каляску.

— Ідзіце прама па калідоры ў прыёмны пакой, што з пярэдняга ўваходу, — сказала жанчына. — Убачыце агенца: «Рэгістратура».

— А як з доктарам, мэм?

— Пасля таго, як яе прымуць у бальніцу, мы паклічам урача. А пакуль хай паляжыць у калідоры. Здаецца, яна спіць.

— Так, мэм.

Роберт пайшоў, куды яму загадалі. Жанчына ў чорным халаце, што сядзела за агенцам, была галоўной сястрой. Адно за адным Роберт адказаў на яе пытанні, пакуль яна запаўняла фармуляр.

— Каб змясціць хворую ў бальніцу, патрэбна пяцьдзесят долараў, — нарэшце сказала жанчына.

— Добра, мэм. Запішыце. Я заплачу.

— Наяўнымі і адразу, — сказала сястра.

Роберт палез у кішэню сваёй баваўнянай курткі-спяцоўкі і выцягнуў адтуль некалькі пакамечаных грашовых паперак і дробязь — шэсць долараў і сорак сем цэнтаў. Усё паклаў на палічку перад агенцам.

— Пакуль што я дам вось гэта.

— Хіба вы не чулі, што я вам толькі што сказала? У нас правілы строгія. Жонку вашу нельга прыняць, пакуль вы не заплаціце пяцьдзесят долараў наперад.

— Пяцьдзесят долараў! — сказаў Роберт.

— Так, пяцьдзесят авансу. Не я прыдумала гэта правіла.

— Ёй неадкладна патрэбен доктар.

— Не сумніваюся. Мы яго паклічам, як толькі пакладзем яе на бальнічны ложак. Хіба ён можа прымець роды на калідоры! Я пачакаю, пакуль вы прынясце гроши.

— Так, мэм. Але ў мяне зараз больш нічога няма.

— Тады трэба пазычыць, хіба не ясна?

— Так, мэм.

Жанчына адышла ў глыб светлага ціхага пакоя, села за стол і занялася іншымі справамі. Роберт выйшаў за дзвёры і пашучы пакрошу па дарозе. У цёплым памяшканні ён спацеў і цяпер адчуў вільготны холад пад адзеннем. Ён засунуў руکі ў кішэні сваёй тонкай курткі. Раптам яго ахапіў страх, і ён кінуўся бегчы па абочыне дарогі. Цемру працяло святло фар, ён павярнуўся да машыны і памахаў рукой. Машына паволі праехала міма, і выхлапныя газы белым воблачкам павіслі ў марозным паветры. Роберт зноў пабег. Ён бег да скрыжавання паўз акуратныя белыя домікі. Цераз лужок да яго кінуўся сабакі і началі зласліва брахаць. Тады ён перайшоў на крок. Сабакі нехадзя павярнулі назад, скавычучы ад дзіўнага паху, якім патыхала ад яго спяцоўкі.

На рагу Роберт спыніўся. Справа ад яго была бензазаправочная станцыя, афарбаваная ў сіні і чырвоны колеры. Унутры ярка гарэла святло. Двое белых грэліся каля газавай печкі. Ён перайшоў вуліцу. На гэтым баку пачынаўся тратуар, і ён зноў пабег. З машын, што праезджалі па вуліцы, да яго здзіўлена паварочваліся белыя твары. Ён упарты бег наперад і зноў стаў мокры ад поту. «Цяпер ужо, — думаў ён, — зямля зусім замерзла і зрабілася цвёрдая, як гэты тратуар».

Роберт мінуў апошнія дамы ў белым сектары горада. Убачыў бавоўнаачышчальную машыну і чыгуначны пераезд. Тут ён пайшоў паволі, каб крыху сцішыўся боль у баку. За пераездам, у глыбіні завулка, ён убачыў закусачную Джока-Тэла. У перыяд збору клубніц і ў баваўняны сезон Роберт бавіў тут іншы раз суботнія вечары.

Ён зноў кінуўся бегчы і, штурхануўшы пашарпаныя дзвёры, уварваўся ў памяшканне. Джок-Тэл спалохана глянуў на яго.

— Што з табой? Што здарылася, Роберт?

У закусачнай нікога не было.

— Тэрмінова трэба пазычыць пяцьдзесят долараў, — адказаў Роберт.

— Ого! — сказаў Джок-Тэл. Ён быў стары чалавек, шмат пабачыў на сваім вяку, і да яго часта ішлі прасіць парады.

Джок-Тэл уважліва слухаў Роберта, раз-пораз ківаючы гала-

вой, нібы даючы зразумець, што чуў ужо такія гісторыі мультыялу разоў. Ён ківаў галавой, і позірк яго наліваўся сумам. Потым чыркнуў запалкай і закурыў цыгарэту, выцер рукі аб фартух.

— У такую пару года, Роберт, — сказаў Джок-Тэл, — у людзей работы няма. Няма і грошай, і табе нічога не ўдасца ў іх вывудзіць.

— У іншую пару мне б не давялося пазычыць, — адказаў Роберт. — Потым у мяне будзе чым расплаціцца.

— Я б сам табе даў, каб меў, — сказаў Джок-Тэл. — Але ж няма нічога. Бачыш, ніводнага наведвальніка. А ўжо ноч.

— Тады ў каго ўзяць? Джэні ляжыць там на калідоры.

— Трэба знайсці крэдытора, Роберт. Здаецца, толькі Мама Лэварн адважыцца ў такую пару.

— Мама Лэварн?

— Так, яна. «Кафе і турыст». Ты што, не чуў нічога пра Маму Лэварн? — Джок-Тэл крыва ўсміхнуўся. — Тады паслушай. Вярніся да скрыжавання і пайдзі па гразкай вулачцы, што цягнецца ўздоўж чыгункі. Павярні ў тупічок, гразь там, на пэўна, замерзла. Дом яе з правага боку — над ганкам мігціць чырвоны ліхтар.

— Мама Лэварн... — паўтарыў Роберт.

— Скажы ёй, што гэта я прыслаў цябе. Скажы, што Джок-Тэл кажа, каб яна не баялася.

Апошнія слова засталі Роберта ўжо каля дзвярэй, куды ён адступаў спіной. Потым імкліва павярнуўся, выскочыў на холад і зноў пабег — назад, да чыгуначнай лініі, перасек каляю і памчаліў па мерзлай гразі. Раптам ён грымнуўся на зямлю і, прабіўшы тонкую скарынку лёду, акунуўся ў халодную воду лужыны. Адразу ўскочыў на ногі, увесы мокры спераду. Ледзянная вада апякла яго холадам. Ён зноў панёсся наперад, як ашалелы, але цяпер прыглядаўся да цымяных водбліскі падмерзлых лужын. Яго баваўнянае адзенне пачало цвярдзець. Рукі гарэлі агнём.

Ён уляцеў на ганак пад мігатлівым чырвоным ліхтаром. Мама Лэварн сустрэла яго ўсмешкай. Яна сядзела на высокім крэсле за касай. Калі яна павярнула да Роберта галаву, доўгія завушніцы яе бліснулі, як лёд.

— Гляньце, хто ўваліўся! — усклікнула Мама Лэварн. — Пэўна, моцна дапякло!

Усмешка знікла з вуснаў Мамы Лэварн, калі Роберт загаварыў.

— Значыць, вам патрэбна пяцьдзесят долараў, — сказала ліхварка, мажная цёмнаскурая жанчына ў барвовай сукенцы. — Ці ведаецце вы якое-небудзь іншае месца, дзе можна ўзяць ў доўг? — Не чакаючи адказу, яна гаварыла: — Таму што, калі вам вядома такое месца, я могу даць вам добрую параду — ідзіце туды і пазычыце. Бо калі вы возьмече ў мяне, гэта ўляціць вам у капеекчу, — калі яшчэ дам.

— Прашу вас...

— Працэнты з долара — два драбочки на тыдзень: дваццаць пяць цэнтаў. Праз тыдзень пяцьдзесят долараў ператворацца ў шэсцьдзесят два пяцьдзесят. Інакш кожучы, можаце пяцьдзесят долараў трymаць пры сабе да клубнічнага сезона, калі хочаце, але кожную суботу павінны прыносіць мене па дванаццаць з палавінай долараў працэнтам.

Роберт паківаў галавой у знак згоды.

— Раслішыцесь вось тут, на гэтым рэдку. — Жанчына падсунула яму даўгавую распіску «Банка фермераў і гандляроў». Дала ў руки вечнае пяро. Роберт падпісаў. — Калі прыйдзеце без грошай альбо пратэрмінуете плацеж, мне варта толькі аднесці гэту паперку ў суд, і па вас прыйдуць. У канчатковым выніку гэта — турма, разумееце?

— Так, мэм.

Мама Лэварн адлічыла Роберту гроши, якія выняла з шуфлядкі касы, і паклала на яго шырокую далонь.

— Дзе гэта вы так прамоклі?

— Упаў, — адказаў Роберт і, скамечыўшы ў жменю гроши, прымусіў сябе паволі працэнтам.

«Цяпер ужо, — разважаў ён, — усё будзе добра». Бегчы стала лягчэй. Шлях назад здаўся яму карацейшым. Зноў пачаўся тратуар. Унутры чырвона-сіній заправачнай станцыі па-ранейшаму двое белых грэліся каля печкі. Сабакі зноў кінуліся да яго, але ён не звяртаў на іх увагі, яны адчапіліся і адсталі. Роберт лёгка пераскочыў цераз завялую траву лужка на бальнічным двары, а потым, стрымаўшы сябе, няспешна адчыніў парадныя дзвёры бальніцы і падышоў да агенца рэгістратуры. Паклаў на чорную мармурцовую палічку пяць дзесяцідоларовых паперак.

Медсястра моўчкі ўзяла гроши, пералічыла іх і пасунула да яго квіток.

— Аднясіце дзяжурнай, — сказала яна.

— А як з доктарам?

— Яго паклічуць.

Роберт пайшоў у прыёмны пакой для неграў. Дзяжурная ўзяла квіток.

— Хто ваш лечачы ўрач?

— У нас такога няма,— адказаў Роберт.— Няма, мэм.

Сястра падняла тэлефонную трубку, а Роберт пайшоў па калідоры да бальнічай каталкі. У калідоры было цемнавата. Ён хацеў дакрануцца да Джэні, але падумаў, што тут гэтак рабіць нельга.

— Даўгавата затрымаўся,— ціха тлумачыў ён,— бо давялося схадзіць па гроши.

Джэні не адказала. «Заснула»,— падумаў Роберт і вярнуўся ў прыёмную. Там нікога не было. Толькі Хрыстос і дзева Марыя па-ранейшаму пазіралі на яго халоднымі, бледнымі вачымі. У чырвоным акенцы аўтамата свяціліся слова: «Толькі пяціцэнтавікі». Па калідоры шпärка ішоў урач. Ён кінуў Роберту галавой, падышоў да акенца і нешта ціха сказаў дзяжурнай. Абое пайшлі назад па цымяным калідоры. Неўзабаве вярнуліся.

— Што ж вы мяне адразу не паклікалі! — сказаў урач Роберту.— Колькі ўжо часу, як вы прывезлі яе?

— Здаецца...

— Вам здаецца? — Урач паволі выйшаў з-за перагародкі.— Гладкі твар быў нібы прысыпаны белай пудрай. У блакітных вачах — спагада.

— Сэр?

— Жонка ваша памерла. Відаць, з паўгадзіны назад. Вашы пяцьдзесят долараў вам аддадуць. Ганарапу я не вазьму. Трэба паклапаціца пра цела нябожчыцы. Звычайна я выклікаю «Пахавальнае бюро Л. Б. Джонса для каляровых».

— І яны закапаюць?

— Падрыхтуюць і пахаваюць. У вас ёсць дазвол?

— Не, няма...

— Вас можна, доктар? — паклікала сястра.

Урач падышоў да перагародкі. Выняў з кішэні вечную ручку. Праз момант вярнуўся, тримаючы ў руцэ аркушык паперы, і перадаў яго Роберту.

— Гэта пасведчанне аб смерці,— сказаў ён.— Хто б ні заняўся пахаваннем, папросіць у вас гэтую паперку.

— Дзякую, сэр,— машынальна сказаў Роберт і асеў на канапу ў жоўтых узорах.

Урач пайшоў.

Неўзабаве з'явіўся свяшчэннік.

— Я спачуваю вашаму гору, сын мой. Ваша жонка цяпер у руках господа. На небе. Вы католік?

— Не, сэр.

— Мы заўсёды пытаемся. Мала хто з неграў — католікі. Сярод негрыцянскага персаналу нашай бальніцы ёсьць некалькі нававерцаў. Чым магу вам памагчы? Наладзіць пахаванне?

Дзяжурная дала нешта ў рукі свяшчэнніку, а той перадаў Роберту. Гэта былі гроши — пяцьдзесят долараў. Роберт сунуў паперкі ў мокрую халодную кішэню сваёй баваўнянай курткі. Потым старанна склаў пасведчанне аб смерці. Паступова гора пачало сляпіць вочы, закружылася галава. Ён устаў з канапы і засунуў квадрацік белай паперы ў маленькую кішэню сваіх шырокіх рабочых штаноў — у ту ю, дзе звычайна носяць гадзіннікі.

— Мы не можам трymаць тут нябожчыцу,— сказала дзяжурная.

Роберт пайшоў да каталкі. Сцягнуў з цела белую прасціну, клапатліва загарнуў Джэні ў ватовую коўдру і падняў на рукі.

— Можа чым-небудзь вам памагчы? — пытается свяшчэннік.— Паклікаць каго-небудзь?

— Адчыніце, прашу, толькі дзверы, сэр,— суха адказаў Роберт.

Свяшчэннік глянуў на медсястру.

— Такое здараецца, здараецца... — прамовіла яна.— Каб вы прабылі тут, колькі я...

Свяшчэннік адчыніў дзверы.

Роберт выйшаў на мароз. Спачатку ён ішоў паволі — пакуль не дайшоў да шашы, а там пераклаў ношу на плячу — яна была лёгкая — і пайшоў хуткім, размераным крокам. Неўзабаве ён апынуўся за горадам — апошні жоўты вулічны ліхтар застаўся ў яго за спіной. Роберт выбраў даўжэйшы шлях — пайшоў па старой, вузкай і звілістай дарозе. Хутка яна перайшла ў гравійку паміж замёрзлых палёў.

Нарэшце, ён павярнуў да шашы, перайшоў яе, спусціўся па насыпе і апынуўся ў сваім завулку. Плячо знямела. Пачало паколваць у баку. Якраз, як ён думаў, — граз зусім замёрзла. Гэтай ноччу зямля будзе ўсюды цвёрдая. Як прыступ раптоўнай млюснасці, смутак пачаў набракаць у яго грудзі і, нарэшце, стаў цвёрды, як гэта спечаная марозам зямля. Але пасля некалькіх удараў кіркі ўпартая скарынка паддасца. Ён ведаў — рыдлёўка будзе ўгрызацца і ўгрызацца ў глебу, усё глыбей і глыбей...

Пераклаў з англійскай мовы
Сямён ДОРСКІ

Prize Short Stories, 1967 г., Нью-Йорк.

Ц. Сяргейчык



НОВЫЯ
КНИГИ

Цімох Сяргейчык. Нататкі акцёра. «Партыя і Савецкая ўлада далі мне ў рукі магутную зброю, якая называецца тэатральным мастацтвам», — піша аўтар у прадмове да сваёй кнігі. У творчым актыве народнага артыста БССР Ц. М. Сяргейчыка дзесяткі сцэничных вобразаў. Сярод іх такія вядомыя, як Бярсенеў («Разлом»), Самахвальскі («Несцерка»), Таланаў («На шэсце»), Забелін («Крамлёўская куранты»), Кучумай («Шалёныя гроши»), Лявон Зяблік («Раскіданае гняздо») і інш. Аб тым, як ствараўся кожны вобраз, абелік творчай біографіі яго і расказвае аўтар у сваёй кнізе.

Надзея Крупская. Наш самы лепшы сябар. Н. К. Крупская, саратнік і жонка У. І. Леніна, расказвае ў сваіх успамінах пра яго дзіцячыя і юнацкія гады, рэвалюцыйную работу ў царскай Расіі і дзейнасць пасля Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі.

У кнізе паказваецца, якім сціплым і чалавечным быў Ленін. Змешчаны рэдкія фотаздымкі У. І. Леніна.



Станіслаў Шушкевіч. Дванаццаць пасланцоў. Новы год паслаў дванаццаццаць пасланцоў, дванаццаццаць месяцаў, вялікія і кожны з іх прыносяць дзесяці радасць. Студзень разам з Дзедам Марозам прынёс дзесяці поўны меж падарункаў, упрыгожвае ёлку цацкамі, запальвае казачныя агні. Як дарагіх гасцей, сустракаюць дзесяці і вясёлы сакавік, зялёны квітнеючы май. З вершай чытач даведаецца нешта новае, цікавае пра кожны месяц года.

Малюнкі каляровыя.



НОВЫЯ
КНИГИ

Леанід Рашкоўскі. Чамучка. Дзеци заўсёды хочуць многа ведаць. Колькі

пытанняў задаюць яны сваім бацькам! І пытанні самыя разнастайныя:

Дым падняўся з коміна —

Чаму?

Цэлы дзень гудуць слупы —

Чаму?

Гэтую рысу дзіцячага характару аўтар прыкметіў і ўдала абмаліваў яе ў паэтычных вобразах.

Вершы напісаны з гумарам, з цёплай усмешкай, яны непасрэдныя, лёгка запамінаюцца.

Малюнкі каляровыя.



ЦІ ЎСЁ ЗАЛЕЖЫЦЬ АД СТАРАННАСЦІ?

«Работніца і сялянка» пачала размову пра лён. Што ж, скажу шчыра: мы вітаем такую разому, лічым яе вельмі неабходнай, своечасовай і ахвотна далучаемся да яе. Мы—людзі, якія заняты такім працэсам ільняной вытворчасці, як пярвічная яго апрацоўка. Гэта нашы «куліткі» едуць на Аршанскі льнокамбінат, у Яраслаўль, Іванава, Кастраму—буйнейшыя цэнтры тэкстыльнай прамысловасці краіны. Значыць, адказнасць за якасць лёну ўскладаецца на нас вялікая. І мы гэта разумеем: стараемся працаваць як мага лепш.

Але ці ўсё залежыць ад нашага старавіння? Пра гэта я і хачу сёння павесці разому.

Стань нашым гонарам... Нават у гучанні гэтых слоў ёсць ужо нейкі папрок. Відаць, сёння лён яшчэ нельга называць «нашым гонарам». І адразу ж узнікае пытанне: а чаму? Хто вінаваты ў гэтым? У цэлым я не могу адказаць на такое пытанне. Але некаторыя факты, з якімі непасрэдна сама сутыкалася, усё ж могу прывесці.

Усім вядома, што льняная траста прымеацца да калгасаў і саўгасаў па нумарной сістэме. 0,75—гэта лён самай нізкай якасці, далей ідуць нумары 0,50, 1, 1,25, 1,50 і гэтак далей, аж да № 5. Дык вось, за некалькі гадоў працы на нашым заводзе (а працују тут амаль што з першых дзён яго існавання, з 1968 года) я яшчэ не бачыла на нашым складзе лёну вышэй за нумар 1,75. Ды і гэткі лён трапляе на завод як шчаслівая выпадковасць. Не думаю, што толькі адны кліматычныя ўмовы адыгралі тут сваю ролю. Ну, няхай зробім скідку на мінулы год, ён і сапраўды быў не вельмі спрыяльны для вырошчвання лёну. А астатнія гады?

...Амаль кожны раз, калі наш дырэктар Констанцін Рыгоравіч Крывіцкі вяртаўся з чарговай раённай нарады, мы апаноўвалі яго пытаннямі:

— Ці была там размова пра лён?

— Гаварылі пра малако, пра мясы...

— А лён?

Махне рукою наш Констанцін Рыгоравіч і адмаўчыцца або скажа што-небудзь накшталт: «Я спрабаваў... Цягнуў руку... Сказаў: пазней, пазней, зараз не гэта галоўнае».

Не гэта галоўнае... Ці не таму, дазвольце мне выказаць такое меркаванне, з 23 гаспадарак раёна толькі 3—4 выконваюць свае планы па вырошчванню лёну? Гэта калгасы імя Кірава, імя Горкага, «Чырвоны сцяг» і «Расія». Саўгасы раёна лёнам амаль не займаюцца. На 16, на 6 працэнтаў выконваюць свае планы саўгасы імя Марата Казея, імя Дакучаева. Пра якасць я ўжо гаварыла.

І толькі ў апошні час у нашым раёне зноў успомнілі, што ёсць такая ка-штоўная культура—лён. Цяпер нават праводзяцца спецыяльныя нарады, прысвечаныя вырошчванню лёну ў калгасах і саўгасах раёна. Будзем спа-

дзявацца, што гэта прынясе свае вынікі і восень 1974 г. будзе для нас, работнікаў пярвічнай апрацоўкі лёну, больш радасная. І адпаведна ўзрастуць нашы задачы.

Давайце пройдзімся па нашаму заводу, каб чытачы часопіса мелі ўяўленнне, што гэта такое—прадпрыемства пярвічнай апрацоўкі лёну. І пазнаёмімся з некаторымі яго людзьмі, з іх вытворчымі проблемамі. Наш завод—адно з самых маладых прадпрыемстваў гэтага профілю ў рэспубліцы. У нас параўнальная лепшыя ўмовы працы, у цэхах прасторна, светла, стараемся падтрымліваць чысціню і рэжым найлепшай вентыляцыі. Пачынаецца завод з сырвіннага двара, куды прывозяць свой лён калгасы і саўгасы. Затым лён трапляе ў падрыхтоўчы цэх, пагружаецца ў кантэйнеры і ідзе далей. З аднаго боку ў гэтым цэху ляжыць траста—лён, што вылежваўся восенню на паліях і адразу ж пойдзе на апрацоўку, з другога боку—лён-саломка. У гэтага дарога ў цэх мочкі, дзе я працују майстрам. Такіх цэхай на льнозаводах нашай рэспублікі маля, і мы ўвесі час адчуваєм сябе калі не першаадкрыўальнікамі новай справы, то ва ўсякім разе першапраходцамі, бо ўсё давялося рабіць не паводле гатовых рэцэптаў і рэкамендацый.

Цэх мочкі. Тут у велізарных чанах агрэгатах наш лён пройдзе ўсе стады, якіх ён быў пазбаўлены ў натуральных прыродных умовах. Замест туманаў і ранішніх рос будзе спецыяльны цеплавы рэжым. Далей—мяцё, сушка, вязанне кулітак. І тут я хачу звязнуцца да нашых паважаных ільнаводоў. Не спяшайтесь хутчэй пазбавіцца ад свайго лёну, хутчэй прыезді яго на завод, спадзеючыся, што цэх мочкі возьме на сябе ўсё, што павінны былі зрабіць вы з дапамогай прыроды. З цягам часу гэта, магчыма, будзе сапраўдай так, але пакуль што валакно, атрыманае з ільну-мачанцу, саступае па якасці валакну з ільну сланцовага. З яго не зробіш тонкую нітку, ён горш паддаецца адбеліванию. Так што калі надвор'е спрыяльнае, то, калі ласка, не трэба спяшацца.

А калі вы прывезлі лён-саломку на наш, напрыклад, завод, то лепшыя работнікі цэха—лабарантка Людміла Навіцкая, слесары Мікалай Наско і Мікалай Шыманскі—пастараўца зрабіць ўсё, што ад іх залежыць. Ад нас лён пойдзе далей, трапіць у рукі работнікаў кудзелепадрыхтоўчага і мильна-трапальнага агрэгатаў. І там добрасумленыя, працавітыя людзі—Лідзія Дземідовіч, Марыя Досіна, Антаніна Пахамовіч, Марыя Калечыц, Галіна Носка—зробіць сваю справу гэтак жа карпатліва, з любою, як вякімі рабілі яе беларускія жанчыны-селянкі.

У сваім артыкуле я ўжо кінула каменьчык у агарод работнікаў сельскай гаспадаркі, якія ў апошнія гады занялі вырошчванне лёну. Прадстаўнікамі прамысловасці, людзям навукова-

тэхнічнай думкі таксама маю што сказаць. Хацелася б пачуць ад іх адказ—дакуль будуць на льнозаводах рукамі грузіць і сартаваць лён?

Дзе яна, гібкасць, паваротлівасць інжынернай думкі? «Так, маўляў, усюды на льнозаводах... На вашым не горш, як дзе». Да пары да часу мы суцяшаліся гэтым. А вось цяпер—не хочам! Бо вінаваты толькі непаваротлівасць, нежаданне падумаць і паклапацца як след. Паклапацца аб людзях канкрэтных, аб тых жанчынах, што працујуць на нашым і на іншых заводах. У нас на заводзе занята нямала мужчын, але яны ўсё больш ля тэхнікі. А там, дзе патрабуюцца рукі, там—жанчына... Нельга сказаць, што так ужо зусім у нас нічога не робіцца, каб палегчыць гэтым жаночым рукам іх працу. Робіцца, зразумела, толькі мала.

Думаю, што сэнс нашай размовы пра лён будзе заключацца ў tym, што кожны падзеліца сваім думкамі і сваім вопытам, скажа пра тое, што асабіста яму баліць. Што замінае ў работе даручанага мне ўчастка? Наша бясконцкая турбота—электрапагрузчыкі. Без іх працаваць нельга. Каб падаць сырвіну ў машины, трэба пагрузіць кантэйнер вагою ў 400—500 кг. Гэта вага сухой сырвіны. Выйшаўши з камеры, яна робіцца ў 4—5 разоў цяжэйшай. Скранице вы з месца гэтую масу! А электрапагрузчык раз-праз выходзіць са строю. І зрыве нам усе планы, пастаянна псуе і настрой і нервы. Колькі разоў і дзе толькі не ўздымалася пытанне аб запасных дэталях для электрапагрузчыкаў, якія выпускае Калінінградскі завод, і з году ў год становішча не мяняеца.

Можна было б закрануць і іншыя чиста вытворчыя пытанні, якія таксама даўно патрабуюць свайго вырашэння. Вось, напрыклад: мы можам працаваць большую колькасць лёну, чым высушыць. Неадпаведнасць паміж апрацоўкай і сушкай ствараеца па віне кацельні, якая нераўнамерна забяспечвае цеплавой энергіяй цэхі завода. Ці такое ўжо гэта невырашальнае пытанне? Патрэбна толькі крыху больш вытворчай арганізаціі, і наша аддача—план і якасць прадукцыі—адразу ж падымеца ўгору.

Наш завод на добрым рахунку ў рэспубліцы. А мы ледзьве спраўляемся са сваім планам, і з якасцю не заўсёды ўсё добра. Відаць, проблемы, якія хвалююць нас, з'яўляюцца тыповымі, характэрнымі проблемамі для льнозаводаў рэспублікі. Хацелася б пачуць думкі маіх калег з іншых заводаў. Давайце падтрымаем разому, якую пачала «Работніца і сялянка» на карысць нашай справы. Каб ільняная кулітка, якія пачынаюць ад нашых заводаў сваё падарожжа да людзей, прыносілі заўсёды радасць і задавальненне.

**Аляксандра ПАДОЛЬСКАЯ,
майстар цэха Дзяржынскага
льнозавода**

Некалькі гадоў назад на старонках магілёўскай раён-
кі пачалі друнавацца вершы, якія вельмі спадабаліся
чытачам. Адразу запомніліся імя і прозвішча аўтара—
Надзея Зверава. Хто яна, адкуль? Маладая паэтэса пры-
ехала з Кастрамы. З таго часу жыве ў Магілёве, працуе
журналісткай. У горадзе на Дняпры напісала два збор-
нікі вершаў («Дзень добры!» і «Сцяжынка»), якія выпу-
сціла ў свет выдавецтва «Беларусь». Тут яна стала чле-
нам беларускай пісьменніцкай арганізацыі. Беларусь
дала рускай паэтэсе новыя тэмы, Волга ў яе творчасці
параднілася з Дняпром.

Лірыка Надзея Зверавай прываблівае душэўнай даб-
рыней і грамадзянскай бескампраміснасцю, мастацкай
дасканаласцю. Прапаную ўвазе чытачоў паважанага
жаночага часопіса нізу вершаў Надзеі Зверавай у майм
перакладзе.

Аляксей ПЫСІН



Надзея ЗВЕРАВА

Беражы мяне

Не растану ільдзінкаю тонкаю,
У неба воблачкам не ўзлячу,
Стане цяжка —
галінкаю тонкаю
Прыхілюся к твайму плячу:
Усёй сваёй сілай, быццам ад згубы,
Барані між бяроз і асін,
Ты з вады і агню, мой любы,
На руках мяне вынасі,
Адвядзі ад нядобрай сустрэчы,
Ад сцюдзёных вятроў засланяй,
У час буры сесці на плечы
Парушынцы малой не давай,
І ахоўтай мяне да вяселля,—
Не адна пралягла ў свет дарога.
Беражы мяне,
Ды не вельмі,
А то я уцяжу да другога.

Стай, як быццам роўня мы абое,
І я, крануўшы гладкую кару,
Прашу ледзь чутна дрэўца маладое:
— Прыйдзіся, калі ласка, ка двару!

І вось карэнне ўжо ў зямной імgle...
Перад старым павесялелым домам
Спалоханыя саджанцы мае
Аглядвающа ў месцы незнамым.
Цяпер ім тут вякамі жыць ды жыць,
Хай сокі, быццам кроў, па жылах
гоняць.
Не дай мне, лёс, праз нейкі час
забыць
Цяжар лапаты ў стомленай далоні,
Не дай мне, лёс, праз нейкі час
забыць,
Як у галлі заблытваеца вецер.
Радзіць дзіця і дрэўца пасадзіць —
Мне не пражыць без гэтага на сваце.

Знайдзі сабе такую мілую,
Каб і ў агонь ты з ёю смела,
Каб з мудрай і вясёлай сілаю
Караць і шкадаваць умела,
Каб сябравала не з ціхонямі,
І ў меру б ёй дабра і зла,
І каб гарачымі далонямі
Твае трывогі адвяла,
Была б, як полымя ў ноч стылую,
Як хлеб і соль, свяцло ў акне...
Знайдзі сабе такую мілую—
Шкада, што ёю быць не мне.

На сваце
быць
не перастану,
І тою, іншаю, парой
Пылінкай стану,
Камнем стану,
Праб'юся жорсткаю травой.
І будуць дні ў вішнёвым веці,
І ночы ў зорнай варажбе.

І будзе вецер,
гулкі вецер
Спяваць, жыццё маё, ў табе.

Пра ляжачых

Над прымаўкай, падобнаю да жвачкі,
Зноў слабакі слязьмі зальюцца.
А вы слязе не верце:
Б'юць ляжачых,
Калі дачасна так яны здаюцца,
Калі, яшчэ не зведаўшы знямогі,
У завею ці ў марозную смугу
Яны ў сумёт лажацца ў скрай дарогі
І скардзяцца: «Я болей не магу!»,
Калі зрабіць і кроку не паспелі,
А ўжо скуголяць нудна:

«Адпачнём!»;

Ляглі ляжачыя, а ў наступленне
Хай іншы хто паміненца пад агнём.
Сама, магчыма, захліпнуся плачам
І тварам на далоні упаду,—
Не бойся. Бо я помню:
Б'юць ляжачых.
Я дужая. Я ўстану. Я іду.

Бяру я далонямі слова,
Турботы сваёй не таю:
— Адкрый, беларуская мова,
Мне даўнюю тайну тваю!
Як воклік гісторыі слайней,
І «лепш» пазнаю і «кале»,
І чуеца мне Яраслаўна —
Трывогі і смутак яе...
Пасля навальніцы нябёсы
Агнямі вясёлак зіхцяць.
Гляджу — ў Белавежы бярозы,
Як белыя вежы, стаяць.
Вось так у звычайнай размове,
У бітве, любові, жальбе
Народ мой славянскаю мовай
Праўдзіва малюе сябе.






На здымках: студэнтка-завочніца тэхнікума электрасувязі Святлана Пятрова, мантажніцы Наташа Кецка і Аня Кавалевіч, мантажніца Марына Емяльянава разам з манстрами участка Аскольдам Жывіцам.

ТВОРЦЫ РАЗУМНЫХ МАШИН

Машына лічыць, машына плануе, лечыць, прадказвае надвор'е—колькі яшчэ спецыяльнасцей мае ЭВМ—электронна-вылічальная машына? Не злічыць. Дзе і як ствараецца такая разумная машына, што замяне мозг і руки чалавека? Пра гэта мы раскажам падрабязна ў адным з наступных нумароў часопіса.

Сёння ў нас адбудзеца невялікае папярэднє знайсціва. Фотакарэспандэнт Яўген Контыш пабываў на Мінскім заводзе электронна-вылічальных машын імія Арджанікідзе і пранесе вам пазнаёміца з некаторымі лепшымі мантажніцамі гэтага прадпрыемства, вядомага далёка за межамі нашай рэспублікі.





СЛЯВА МАІ

«Раўніяйцеся на брыгаду Матохінай!» — заклікаюць плакаты ў цэху тэрмрафіксациі і перамоткі. Па выніках Усесаюзнага сацыялістычнага спаборніцтва 1973 года сярод камсамольска-маладзёжных калектываў прадпрыемстваў Міністэрства брыгада Матохінай выйшла пераможцай. Ёй уручылі пераходны Чырвоны сцяг ЦК ВЛКСМ «Герой пяцігодак, ветэраны працы — лепшаму камсамольска-маладзёжнаму калектыву», а кожнаму члену брыгады — Знак «Пераможцу сацыялістычнага спаборніцтва». Калі на камбінат сінтэтычнага валакна прыехаў Аляксей Мікалаевіч Касыгін, ён пазнаёміўся з маладым брыгадзірам, падрабязна гутарыў з ёй пра жыццё, пра справы брыгады.

Усеагульная ўвага і слава... Што гэта — выпадковы ўзлёт? Ці проста пашанцевала! Хто яна такая, Мая Матохіна! Наколькі заканамерны яе шлях да вяршын рабочай славы? Ці тыповы ён як шлях прадстаўніцы пакалення! І ці можна сказаць, што Мая Матохіна і ёсьць уласнение свайго пакалення!

на Вяршкоўскую, інструктар вытворчага навучання, яна адразу вылучыла Маю сярод іншых дзяўчат з ФЗН: і дысцыплінаваная, і старанная, і з разумным словам выступіць можа.

І хлопец неўзабаве з'явіўся ў Mai, Пётр Матохін, электрык з суседняга цэха. Усё як па пісанаму: у васемнаццаць гадоў стала дарослай, і не прости дарослай — жонкай...

Цяпер старэйшаму іх сыну Валерью столькі сама, як было Mai, калі пачала на заводзе штучнага валакна імя Куйбышава працаваць. Толькі ў свае шаснаццаць Мая пражыла цэлы век, а Валерка, апрача вучобы, мала што ведае пакуль пра жыццё.

А Мая і далейшыя шаснаццаць гадоў, што працуе на заводзе штучнага валакна, пражыла як яшчэ адно жыццё: брыгадзір комплексна-маладзёжнай брыгады, камсамольскі сакратар, атрыманне медаля «За працоўную адзнаку», вучоба ў завочным тэхнікуме... На першы погляд, нічога не звычайнага, гучнага. Мая проста жыла. Працавала. Гадавала дзяцей (малодшаму сину Сашу — чатыры гады). Вучылася...

І вось што дзіўна: гады не гнятуць яе. Ёй трыццаць пяты, а яна па-ранейшаму ахвотна лічыць сябе камсамольскім актывістам.

Між іншым, лічыць — сказана не зусім правільна. Проста дзесяці ў душы яна засталася ўсё той жа спрытнай да работы дзяўчынкай. Убачыш Маю сярод маладых работніц — не адрозніш ад іх, не падумаеш, што яна над імі начальніца.

Перавялася Мая на камбінат вясной 1971 года — год па-свойму памятны: Мінскі камвольны камбінат пачаў выпускаваць новыя тканіны з дабаўленнем магілёўскага лаўсану, у строй уступіла першая чарга

Магілёўскага камбіната сінтэтычнага валакна.

Цяпер камбінат — як бы «город у горадзе» (апрача прадпрыемства — шматпавярховыя дамы, магазіны, становыя, хіміка-тэхнолагічны тэхнікум, інтэрнат). Але яшчэ ў пачатку будаўніцтва здзіўляў размах будучага гіганта. Адзін цэх займаў 16 гектараў! Каб абысці ўсю будаўнічую пляцоўку, не хапала дня...

Цікаласць магіляўчан да не звычайнай будоўлі была велізарная. Вось які камбінат будзе ў нас — буйнейшы ў Еўропе! У 1975 годзе будзе выпускаваць 7,5 працэнта ўсёй прадукцыі хімічных валокнаў краіны і 18 працэнтаў сінтэтыкі.

Цяжка пераацаніць дапамогу, якую аказаў новому дзесяцішчу хіміі — камбінату сінтэтычнага валакна — завод штучнага валакна. Мая Матохіна не проста перайшла на новае прадпрыемства — яе, як і іншых спецыялістаў, перавялі загадам дырэктора.

Першыя трох месяцы Мая працавала перамотчыцай (на камбінаце не хапала кадраў), потым месяц стажыравалася на доследнай установе, і толькі пасля гэтага яе назначылі памочнікам майстра ў цэх тэрмрафіксациі і перамоткі.

Цэхам гэтым амаль завяршаецца вытворчасць, пасля яго застаецца толькі цэх сартыроўкі, дзе прадукцыю рыхтуюць да адпраўкі. Ад таго, паспяхова ён працуе ці не, рытмічнасць іншых цэхуў практична не залежыць. І ўсё-такі іменна тут нарадзіўся пачын, за якім ідзе цяпер больш як 680 чалавек. І іменна — у брыгадзе Mai Матохінай.

Але чаму ў брыгадзе Mai, а не ў іншай якой-небудзь? Іх жа на камбінаце дзесяткі. Магчыма, таму, што Мая не баіцца новага, нязведенага, бо ў жыцці не раз пераадольвала цяж-

касці. І грамадская актыўнасць, пэўна, адыграла сваю ролю. Раней выконвала камсамольскія справы і даручэнні, цяпер — партыйныя: Матохіна — член парткома камбіната, член парткома вытворчесці корду і шоўку, намеснік пропагандыста ў школе эканамічных ведаў. Ці не замнога для аднаго чалавека? Мнагавата. Але ж прадпрыемства маладзёжнае (з 10 000 рабочых толькі камсамольцаў 5,5 тысячи), і кожнаму камуністу па абавязку вижака трэба працаваць з падвоенай, патроенай нагрузкай. А калі заваяван давер — адчуваваеш асаблівую адказнасць за свае ўчынкі і справы. Ды і пасправаваць хочацца: чаго ж ты варты! Тэхнікум закончыла, пяць гадоў вучылася, а якія веды набыла? Апрача таго, Мая лічыць, што памочнік майстра перш за ўсё выхавальнік.

Шмат пераплялося тут, многае абдумвалася, перш чым Мая рызыкнула працаваць сваім дзяўчатам: давайце замест 68 верацён абслугоўваць 102. Або, як кажуць на камбінаце, перайсці на «павышаную зону абслугоўвання». Так першай пачала працаваць лепшая круцільшчыца краіны, работніца Даўгаўпілскага завода хімічнага валакна, Герой Сацыялістычнай Працы Фядосія Рыбакова. Праўда, у яе вонкі, а ў дзяўчат Matohinai — ад года да трох рабочага стажу.

Поўнасцю брыгада Mai ў камплектавалася ў чэрвені 1972 года. Але перш чым прыйшлі астатнія чацвёрта дзяўчат (усяго ў брыгадзе дванаццаць чалавек), Мая добра ведала тых, хто склаў касцяк брыгады — Люду Рыбак, Ліду Бурсаву, Паліну Крысакову. Давялося са мім і чысціню наводзіць у цэху, самім будаўнічае смецце выносіць. Тут і адбывалася першое знаёмства, хоць ні дзяўчаты, ні Мая не ведалі, што збяруцца ў адну брыгаду. І калі Люду, Ліду, Паліну і іншых прывялі потым у цэх, да Mai: «Пазнаёміцеся з вашым памочнікам майстра», усе ўзрадаваліся, што ўжо ведаюць адзін аднаго. Асабліва Мая: цяпер лягчэй будзе знайсці агульную мову.

Трэба сказаць, што добрыя адносіны з дзяўчатамі завязаліся амаль адразу. Мая прыглядалася да харектару кожнай, выпрацоўвала свой падыход. Асабліва доўга шукала ключык да Лены Манёнак, Вельмі тая крываўдзілася на здагавагі. Што рабіць? Пасправава-

...
•••
Е Й цымяна помніца бабуля, помніца чужыя руки, чужыя хаты, куды яе бралі па чарзе, калі бабуля памёрла. Ішла вайна, у людзей было поўна свайго гора, але дзяўчынку ў бядзе не пакінулі. Хто колькі мог, столькі і даглядаў, хто чым мог, тым і карміў.

Пасля вайны Маю адшукай дзядзька Мікалай. Ад яго і дадвадалася, што маці з меншай сястрычкай загінулі ў Magiléve, бацька — на фронце. Круглая сіраты... Пажыла яшчэ крыху ў Дуброве, а там і бывай, вёска, якая прытуліла ў цяжкую пару, бывайце, людзі добрыя, што не далі загінуць... Уладкавалі Mai ў дзіцячы дом у Круглым.

Ішоў сорак шосты год. Ня лёгкі, галодны, але для Mai шчаслівы: нарэшце ў яе з'явіўся свой дом, дзе ѿпла, у меру сытна, ёсьць свой ложак, свая сукенка і вельмі добрыя цёці-выхавацельнікі — Вера Раманаўна Сінцюрова і Феня Паўлаўна Фядоркава.

З Феняй Паўлаўнай яна поўным, калі паступіла ў ФЗН, доўга перапісалася, як іншыя перапісаліся з маці, спяшаючыся падзяліцца мноствам новых уражанняў. У студзені пяцьдзесят пятага, скончыўши сем класаў і атрымаўши паштапт (шаснаццаць споўнілася), Mai паехала ў Magiléve здабываць пры заводзе штучнага валакна невядомую ёй професію перамотчыцы.

На перамотчыцу яна вучылася паўгода — па тым часе тэрмін дастатковы. Руки ў Mai аказаліся вельмі спрытныя. Так лічыла і Надзея Архіпаў-

МАТОХІНАЙ

ла Мая і так і сяк — і па-добрачу і больш строга, пакуль не зауважыла, што ў Лены хутка падыметца настрой, калі пасля зробленай заувагі з ёю загаварыць па-добрачу. А не падыдзеш — усю змену будзе маркотная. Што за работа — без настрою?

Якія спрытныя руکі ў Лены! За апошнія паўгода ўсіх абганяе ў брыгадзе! А што харектар нервовы, іншы раз упарты, дык трэба мець на ўвазе, што дзяўчата ўпершыню рассталіся з родным домам, па маме сумуюць. Мая і ў інтэрнат схадзіла, паглядзела, як дзяўчата жывуць. Жывуць добра, інтэрнат з усімі выгодамі, адпачываць і вучыцца можна. Валія Грыгарэнка адзінаццаты клас вячэрняй школы з адзнакай скончыла.

Мая ў курсе сардэчных спраў дзяўчат. Ліда Бурсава, збіраючыся замуж, папярэдзіла аднойчы: «Мая Міхайлаўна, сёння ў цэх мой Мікалай прыйдзе, паглядзіце, ці спадабаецца вам...»

Дружна жывуць яны, не сварацца, дружна працуяць, хоць ніводнага агрэху Мая не даруе. Аднойчы АТК знайшоў у работніцы брыгады ўнутраны абрый у шпулі. Абмеркавалі гэты выпадак у калектыве і парашылі перавесці віноўніцу на два тыдні на іншую работу — масла заліваць у машыну. Было шкада сяброўку (яна клялася, што ненаўмысна дапусціла брак), а Мая перажывала яшчэ больш: ёй, чалавеку добраму, трэба было не паддцаца шкадаванню, выкананць ражэнне цвёрда і да канца.

Яна не памылілася: больш таіх выпадкаў у брыгадзе не здаралася.

І вось цяпер Мая гаварыла з кожнай з дзяўчат паасобку, а потым з усімі разам: ці здолеюць яны выконваць аб'ём работы ў паўтара раза большы, чым дагэтуль? Дзяўчата адказвалі: здолеюць, але пры галоўнай умове — добрай забяспечанасці сыравінай. Ну і трэба падлічаць, колькі часу займае кожная аперацыя, прыкінць, колькі на гэтым можна сэканоміць. Час звычайна даецца «ад» і «да». Калі яго ўшчыльніць, можна дасць звышпланавую прадукцыю. Нават паспець (быў чэрвень 1973 года) выкананць пяцігодку за чатыры гады.

Цяпер у цэху вы ўбачыце не толькі «Апісанне арганізацыі працы памочніка майстра цэха тэрмрафіксациі Mai Матохінай», з якога даведаецеся,

напрыклад, што прастой верацён у яе брыгадзе складае 0,7 працэнта, а ў сярэднім па цэху — 1,5 працэнта, але і «Апісанне павышэння прадукцыі насці працы камплекта Матохінай». «Камплект перайшоў на павышаную зону абслугоўвання за кошт эканоміі ў часе» — вынікае з «Апісання». Прыводзяцца лічбы: змена сілкавальнай пакоўкі ў брыгадзе Матохінай займае 28,4 секунды, у сярэднім па цэху — 48,1; ліквідацыя простага абрыву адпаведна: 19,5 і 25 секунд; ліквідацыя складанага абрыву — 49,4 і 64 секунды; здыманне і заўтраўка паковак — 16,3 і 23 секунды.

Паказаны і рост заработка платы: у сярэднім у кожнай прамотыцы яна вырасла на 46 рублёў.

Дадатковай прадукцыі будзе выпушчана (калі ўлічваць яе сабекошт) на 42 тысячи рублёў. Апрача таго, высабаніліся і пайшлі працаўцаў у іншыя цэхі дзесяць чалавек.

Калі пачын быў шырока падхоплены ўсім калектывам камбіната, з'явілася магчымасць асвоіць у 1975—1977 гадах другую чаргу камбіната магутнасцю 50 тысяч тон штапельнага валакна, не набираючы новых рабочых. І гэта, вядома, самы галоўны, самы важны вынік сацыялістычнага спаборніцтва за датэрміновае выкананне пяцігодкі.

Вось, у агульных рысах, і ўвесе расказ пра ўзлёт Mai Матохінай. Можна было б дадаць яшчэ шмат дэталей і фактав. Але сутнасць не ў іх. Здаецца, яшчэ ўчора наша ўяўленне здзіўлялі тэмпы будаўніцтва завода штучнага валакна, а сёння, на фоне ўзведзенага гиганта — камбіната сінтэтычнага валакна імя Леніна, яны здаюцца даволі сціплымі. Што ж, новы час — не толькі новыя песні. Іншы раз мы проста не задумваемся над тым, як далёка сягнулі наперад, свае поспехі прымаем як нешта звычайнае, заканамернае. Але ўгледзеўшыся аднаго разу ў неічы лёс, лёс звычайнага, на першы погляд, чалавека, пачынаеш разумець і адчуваць гэта куды глыбей і вастрэй. Краіна ў сваім поступу патрабуе ад цябе новых творчых сіл, пошукаў, небывалай раней аддачы. Ад усіх нас. У тым ліку і ад Mai Матохінай.

Дык ці быў выпадковы яе ўзлёт? Яе слава?

Г. АЙЗЕНШТАДТ
г. Магілёў

ТАНКІСТЫ атрымалі заданне выбіць фашыстаў са станцыі Лясная, што пад Баранавічамі. Баявыя мыны мчаліся на варожыя ўмацаванні. За рычагамі кіравання аднаго з танкаў сядзела Вера Бязрукава — старши сержант. Каб хутчэй дабрацца да чыгуначных пущаў, Вера накіравала мыну ў абход дрэў, якія перагорджвалі дарогу. Танк хутка вылецеў на паляну і раптоўна застыў на месцы. То, што Бязрукава палічыла за паляну, аказалася балотам. Мына пачала падгружацца ў дрыгву. І тут стралок-радыст Аляксандар Шахаўцоў і камандзір экіпажа Барыс Тузоў пачулі галасы гітлераўцаў. Яшчэ некалькі хвілін, і па брані загружалі кананічныя боты. Фашысты злосна маладзілі па вежы прыкладамі, гарланілі: «Рус, здавайся!» Не дачакаўшыся адказу, вырашылі падпальц танк. Загрымела каністра, бензін трапляў у шчыліны, паліўся на камбінезон Веры. Члены экіпажа пераглянуліся, моўчкі развітваючыся. Яшчэ хвіліна — і ўспыхне смяротнае полымя. Але тут нечакана з бега ганеслася нейкая каманда. Напэўна, захопнікам спартрэбліліся і мына, і «языкі».

Да балота падышоў бронециягач, гітлераўцы падклалі пад танк стальны канат. Зараўла фашысцкая мына, «трыццацьцацьцацьвёрка» здрягнулася і паволі папаўзла. Вера глянула на камандзіра, і той, зразумеўшы яе намер, згодна кінуў. Калі фашысты выцягнулі танк на сушу, Вера Бязрукава ўключыла трэцюю хуткасць, дала поўны газ. І «трыццацьцацьцацьвёрка» рванула ўперад разам з нямецкім цягачом і двума вадзіцелямі на ім.

Так і ўляцела Вера Бязрукава ў размяшчэнне палка з трафеем на бускіры. За мужнасць, адвагу і кемлівасць, прайяўленыя пры выкананні задання, яна была ўзнагароджана ордэнам баявога Чырвонага Сцяга...

З дзіцячых гадоў Вера цікавілася тэхнікай. Разам з братам Констанцінам — курсантам танкавага вучылішча — яна падоўгу вывучаля будову рухавіка і была шчаслівая, калі ёй дазволілі паступіць у танкавае вучылішча. У першыя дні вайны з эшалонам танкаў старши сержант Вера Бязрукава накіравалася пад Курск, потым удзельнічала ў баражах пад Сталінградам.

Вера была ў палку адзінай жанчынай-танкістам.

— Аднойчы, — расказвае яна. — перад пачаткам атакі камандзіры вывучалі план чарговай аперацыі. Палкоўнік, пяхотны камандзір, катэгарычна адмаўляўся ад маёй мыны і толькі пасля доўгіх угавораў згадзіўся, каб я прыняла ўдзел у аперацыі.

Мужным і стойкім салдатам прайвіла сябе Вера Бязрукава ў баі. І потым, калі пяхотны полк прасіў дапамогі ў танкістам, недаверлівы палкоўнік патрабаваў абавязкова паслаць мыну Бязрукавай.

У сорак чацвёртым годзе палку, у якім служыла Вера, было прысвоена ганаровае званне гвардзейскага, а механіку-вадзіцелю Веры Бязрукавай — званне лейтэнанта.

Аднойчы каля Бреста разгарэлася жорсткая схватка з фашысцкімі танкамі. Гітлераўцы адбівалі адну атаку за другую. У самы напружаны момант бою загарэўся танк камандзіра палка. Вера Бязрукава хутка пад'ехала да яго, пад агнём выбралася праз ніжні люк і перанесла параненага камандзіра ў свой танк. Як толькі адвяла мыну, танк камандзіра ўзарваўся. За гэты мужны ўчынак гвардій лейтэнант Бязрукава была ўзнагароджана ордэнам Леніна.

Свой баявы шлях Вера Пятроўна закончыла ў Берліне.

Зараз Вера Бязрукава живе ў г. Савецкая Гавань, атрымлівае шмат пісьмаў ад былых франтавікоў і маладых воінаў. Вось, напрыклад, што пішуць ёй воіны Мінскага гарнізона: «Паважаная Вера Пятроўна! Мужнасць прайяўленая Вамі ў гады вайны, з'яўляецца прыкладам для нас, маладых воінаў. Абяцаем быць пільнымі, выдатна авалодваць баявой і палітычнай падрыхтоўкай».

Часта Вера Пятроўна сустракаецца з піянерамі і камсамольцамі, расказвае маладому пакаленню аб баявых спраўах ваеннага часу.

М. ЖЫГОЦКІ

ЛЕЙТЕНАНТ ВЕРА

ПЕРШЫ ГРОМ

Зазвінелі на дварэ капяжы, нібы званочкі. Толькі зусім гэта не капяжы. Гэта сінічка сваёй песенькай вясну павітала.

Усе вітаюць прыгажуню-вясну. Зялёнымі лісточкамі-свечкамі — дрэвы, маладою траўкаю і кветачкамі — луг, вясельнымі танцамі — журавы, звонкімі песнямі — птушкі.

І жабяняці вельмі хочацца павітаць вясну. У яго нават ёсьць свая песенька: «Ку-а, ку-а!.. Ква-ква!..»

Ды вось бяды: квакаць жабам можна толькі пасля першага грому, калі зямля і вада па-са-праўднаму аббудзяцца, апошнюю дрымоту скінуць.

Таму і чакае жабяня першага грому. Чакае — не дачакаецца.

Нарэшце прабегла залатую ніткаю па небе ма-ланка, і нарадзіўся малады гром. Пакацілася, пакацілася звонкае рэха над зямлёю — кожную тра-вінку аббудзіла, у кожны куток заглянула...

Хутчэй спяшаецца выбрацца на беражок жабя-ня. Хочацца яму першаму сярод жаб павітаць сваёй вясёлай песенькай вясну. Вось будуць здзіўлены ўсе астатнія жабы: як, маўляў, хто гэта за-квакаў? Хто парушыў наш закон?..

— Ку-а, ку-а! Гэта я,— скажа жабяня.— А хі-ба ж вы не чулі першага грому?..

Толькі дарэмна так спяшалася жабяня: і над рэчкаю, і над балотам квакалі і вурчалі ўжо дру-гія жабы. Аказваецца, усе чулі першы гром. Ды як жа і не чуць, калі ўсе так чакалі яго?!

Вось і дзеци купацца пабеглі. Ну і правільна:

— Першы гром прагрымеў?

— Прагрымеў.

— Жабы заквакалі?

— Заквакалі.

— Ды што ж яшчэ трэба?

Значыць, хутка настане лета чырвонае, значыць і купацца можна.

БЯРОЗЧЫНЫ АДЗЕЖЫНКІ

Зайцы вясною футры мяняюць, мядзянкі са ста-рой скуркі вылазяюцца, ласі і алені леташнія рогі скідаюць.

Вось і елачкі проста-такі палінлялі. Гляньце — колькі старых іголак непрыкметна скінулі, а колькі новых нарасло!

А бярозы, бярозы!..

Прыбраўся ў сукеначкі з белага паркалю, ху-сткамі зялёнымі махаюць, водзяць карагоды, нібы дзяўчата на лужку. А нядайна ж зусім непрыго-жыя, несамавітая былі. Ад асенніх дажджоў, ад снягоў і веснавых вод пацямнелі ствалы, лішайнікамі пакрыліся. Вясной сышлі снягі, зайграла со-нейка на небе, прыгрэла, стала бяросту сушыць. Вечер вее-павявае — бяросту зрывает, па дарогах лясных разносіць. Адарвецца брудны шматок, а пад ім — што за дзіва! — скурка бялюсенская, гла-дзеньская, нібы пёрка гусінае.

Шматок за шматком скідае бярозка старую сукеначку, но-вую апранае.

Яшчэ і берэт зялёны не пры-мярала, а глядзіш, зноў — кра-суня пісаная, беласнежная.

Валерый КАСТРУЧЫН

ХТО ЯК

17 ВЯСНУ ВІТАЕ



КАРАБЛІК-БУКСІР

Зрабіў я сабе караблік з паперы і пусціў яго ў вясенні ручай. Плыве мой караблік, я за ім іду, камандую:

— Права руля!.. Лева руля!.. Так трываць!..

Ручайкоў навокал шмат-шмат: развязала вясна рукавы — выпусціла з зімовага палону сваіх звон-кіх вестунью.

Імчацца ручайкі да рэчкі, дарогу сабе ў снезе прабіваюць, і звіняць, і весела булькаюць, і адзін з другім зліваюцца. Вось і мой ручайк з другім сустрэўся. А той прынёс з сабой некалькі саломі-нак. Прычапіліся яны да карабліка, побач плывуць. Трэці ручайк прынёс сучок і кавалачак кары. Яны таксама да карабліка прычапіліся.

Ды караблік цяпер — не проста караблік, а ручайковы буксір: ён жа цягне не проста саломінкі, сучок і кару, а ручайковыя плыты.

Да канспекта прамовы Таццяна Іванаўна ад-мовілася. І пашкадавала: ня-лёгкія ўспаміны пра пару ліха-лецца сціну-лі сэрца так, што няможна было га-варыць.

А потым загадала сама сабе: тут ма-ладыя ўдзельнікі пленума, камсамоль-цы, ім трэба, як дзецы, праста і мудра сказаць пра сваю працу.

— Калі робіш сваю справу з душой, з натхненнем,— праца радасцю вяртаецца, шчасцем. Калі ў мяне на сэрцы мар-котна, іду на ферму, бо ведаю: там ад-ляжа...

Яны з павагай і цікавасцю глядзелі на невысокую, з тонкім тварам жанчыну. Таццяна Іванаўна Трафімовіч з племза-вода «Насовічы» Добрушскага раёна, ад-на з лепшых даярак рэспублікі. Дэпутат Вярхоўнага Савета БССР. Шматлікія ўзнагароды ледзь размясціліся на яе сціплым жакете. А яна няспешна гава-рыла.

Па цішыні, якая панавала ў зале, Тац-цяна Іванаўна зразумела, што слова яе даходзяць да кожнага, і слухачы здаліся ёй ужо даўно знаёмымі, такімі ж бліз-кімі і зразумелымі, як яе Валодзя, Лёня і іншыя сябры.

— Ніколі не стане любімай справа, якая не патрабуе ніякіх намаганняў...

...На шафе прымасціліся два выпале-ныя на дошках малюнкі: лёгкая, з на-поўненымі ветразямі брыганціна і хва-цкі воўк у матросцы. Два тыдні таму прыезджаў сын, наказаў нікуды не хаваць малюнкі, пакуль не вернеца з Сі-біры.

Радавацца, ганарыцца сынам трэба: сапраўдны асілак глядзіць з фатаграфіі, прыгожы, з упартым, разумным по-зіркам.

І наплываюць у Таццяны Іванаўны слё-зы, спрадвечныя матчыны слёзы...

...Валодзя прыехаў з сябрам Васілем Блізнюком. Разам служылі на падводнай лодцы, разам пасля зваленнення ў запас па камсамольскай пущёўцы вырашылі ехати на будоўлю ў Томскую вобласць. Абодва прыгожыя, моцныя, у зgrabнай матроскай форме, толькі Валодзя шы-рэшы ў плячах — бацькава косць.

Валодзя яшчэ не бачыў новую кватэру — не так даўно пераехаў. Спадаба-лася: не горшшая за гарадскую, і вада, і газ — усё ёсць. Спытаўся толькі:

— Суседзі як?

Ім заўсёды шанцавала на суседзяў: і на ранейшых кватэрах, і зараз. Чатыры сям'і ў доме: акрамя іх, яшчэ Абадко-вы, Гульнікі, Бабылевы. З усімі як з род-нымі.

Шумна, весела стала ў хаце. Заўсёды Трафімовічы гасціннасцю славіліся, а тут такая падзея!

Бывае ж так: калісьці Валодзя даў ся-бу адрас Rai Эсмант — дачкі мясцовага камбайнера. Па фатаграфіях ды па пісь-мах пазнаёміліся хлопец і дзяўчына. А потым сустрэліся і пакахалі адзін ад-наго. У парадку выключэння для зволь-ненага ў запас распісалі Раю і Васілю ў сельсавецце без выпрабавальнага тэрмі-ну. А Таццяна Іванаўна да вяселля рых-тавалася, быццам сына жаніла.

Адгулялі вяселле. Раю зноў паехала ў Віцебск на вучобу. А хлопцы пачалі рых-тавацца да ад'езду. Сціхла заўсёдная вя-

ВЕТРЫ

сёлая мітусня. Зайшла да іх — сядзяць па рэзных кутках, сумныя, форма адпраставаная на спінках крэслай акуратна развесаша. Зашчымела сэрца ў маці, хацелася адгаварыць, забараніць, не пусціць сына — хіба дома добрай работы не знайдзеца? Але ведала: не дапаможа гэта, прадчувала, што сказаў бы Валодзя:

— А ці не ты, маці, мяне вучыла не шукаць лёгкіх шляхоў, быць там, дзе цяжка, дзе ты найбольш патрэбны?

Таму і не сказала яна нічога, толькі выйшла, ціхенка прычыніла за сабой дзверы...

Глядзіць на яе зараз Валодзя з фатографіі, а побач — яго крылатая брыганціна...

Здаецца, прывыкнуць трэба, што Валодзя вырас ужо, сваім розумам жыве, але неспакой на сэрцы. Кожнае пісьмо па дзесяць разоў перачытвае. А калі і Лёня і Наташка будуць такія ж, як Валодзя, як старэйшая Тоня-гамяльчанка?

Надоечы чатыры пісьмы адразу атрымала: ад сына, ад Васіля, Васілевых бацькоў, Раі. Добрая пісьмы. Хлопцы пісалі, што ўладковаліся добра, вучачца на курсах кранаўшчыкоў, што ўсё вельмі цікава. Рая збіраецца з дня на дзень ехаць да мужа. Васілевы бацькі ў каторы раз запрашаюць у госці.

Толькі як ехаць, калі кожны дзень на ўліку, калі яе кароўкі так рэагуюць на яе адсутнасць? Гэта толькі кажуць — «рэкардысткі», а колькі намаганняў трэба, каб развіць прыродныя ўласцівасці да рэкордных паказчыкаў.

Некалі адна з даярак, Валянціна Драздова, гаварыла:

— Дайце мне группу Трафімовіч, і я не менш за яе атрымаю малака. Пашчасціла ёй на кароў...

Было гэта недзе ў пачатку 1970 года. У гаспадарку прыбылі першацёлкі галандскай пароды. Таццяна Іванаўна, як і ўсе даяркі з цэнтральнай фермы, набрала новую группу. Яе рэкардысткі перадалі на малочнатаварную ферму аддзялення Лагуны і замацавалі за Драздовай.

І дзіва: каровы тыя самыя, кармы адноўкавыя, а надоі паменшалі — з 5141 кілаграма малака да 4000 і яшчэ ніжэй. Сораму нацярпелася тады Драздова.

А першацёлкі з новай группы Таццяны Іванаўны з кожным месяцам набіралі сілу, пакуль зноў не вывелі гаспадыню на першое месца па ферме, потым у гаспадарцы, потым у раёне. Адзін з галоўных сакрэтаў быў у тым, што яна ўмела карпатліва рыхтаваць заўтрашні поспех напярэдадні. Не менш, чым з дойнымі каровамі, мела клопатаў з маладняком, нецелямі. Старанна рабіла справу, якая для іншых здавалася другарднай. За ўесь час работы ў яе не загінула ніводнага цяляці.

**

Успомніліся тыя дні і часы, калі ўскользнула вёску, пабегла ад хаты да хаты вестка, што Таццяна Іванаўна Трафімовіч

Нарыс

прысвоена званне Героя Сацыялістычнай Працы. Гэта ўспрымалася як агульная ўзнагарода, як адзнака працы не толькі аднаго чалавека. Немагчыма дасягнуць вялікага поспеху ў адзіночку, адасоблена ад калектыву. І таму Таццяна Іванаўна, адказваючы на цёплія, шчырыя віншаванні сяброў, знаёмых, усіх аднавяскоўцаў, і ўолос, і ў думках са слязмі на вачах дзякавала людзям, як дзякуюць у час найвышэйшага творчага дасягнення сваім настаўнікам, калегам, усім, дзяля каго аддаеш сілы, душу, сэрца.

Раней у Таццяны Іванаўны не ўзнікала патрэбы пільна і ўважліва азірнуцца на пражытаем жыццё. Выпадкова ўспаміналася толькі асобныя яго старонкі.

Яна мясцовая, нарадзілася ў Добрушскім раёне. Бацьку, вясковага каваля, паважалі і любілі за душэўнасць, умельства. Не адзін раз ён атрымліваў прэміі і падзякі, быў, як і належыць кавалю, моцны і дужы. Маці, Вольга Андрэеўна, працевала даяркай, потым у паліводстве. Пэўна, ад бацькоў перадалася Таццяне кемлівасць у працы, звычка не палохацца нікакай работы.

Так было да чэрвеня 1941 года. У той першы дзень яна яшчэ не ўсведамляла, што адбылося. Бацька гаварыў нешта пра тое, што хутка вернецца, гасцінцай ёй з фронту прывязле, наказваў маці, каб не хвалявалася і берагла дзяцей. Таня здзівілася: пра якіх дзяцей ён гаворыць? Акрамя ж яе, нікога няма...

У 1942 годзе ў іхнюю халодную хату прыйшоў той бацькавы клопат: нарадзілася сястрычка Ленка. Гэта яе загадваў берагчы бацька.

Заходзілі вяскоўцы, апошнім дзяліліся. Тыя дні назаўсёды засталіся ў памяці, дні, калі адразу яна стала дарослай...

Калі прыйшло вызваленне, разам з маці яна пачала працеваць у калгасе. Малую Ленку бралі з сабой у поле — пакінуць не было з кім. Працевалі з раніцы да позняга вечара, не чуючи рук і ног, засыналі, каб назаўтра зноў ісці на поле.

Перамога набліжалася. І прыйшла, нарешце, доўгачаканая, радасная. Яны абдымаліся, цалаваліся, плакалі ад паўната пачуцця і шчасця, якое прыйшло разам з весткай ад Івана Палікарпавіча. У лісце ад 4 мая 1945 года ён пісаў, што вельмі сумуе па родных, што наступнае пісьмо ўжо будзе з Перамогай і што ён хутка вернецца дадому...

Але наступнага пісьма не дачакаліся. Замест яго прыйшло паведамленне ў чорнай рамцы. У вёсцы прывыклі да жаночых і дзіцячых слёз — рэдкую сям'ю абышло гора. Але перажыць страшную вестку пасля Перамогі...

Праз два гады на калгасным полі 17-гадовай Таццяне Трафімовіч сакратар Грабаўскага сельскага Савета Васіль Іванавіч Вальчанка ўручыў першую ўрадавую ўзнагароду: медаль «За доблесную працу ў гады Вялікай Айчыннай вайны 1941—1945 гг.».

У 1960 годзе яна ўпершыню прыйшла на ферму: дагэтуль даглядала дзяцей, працевала ў паліводстве. Даяркі адразу палюблі яе, пранікліся даверам. Перш за ўсіх прызнала яе волытная даярка Лідзія Яфіменка. Аднойчы Лідзія Свірыдаўна зварнулася да брыгадзіра:

— Усё, цяпер за два гады магу адпачыць — іду ў водпук. На Таццяну Трафімовіч сваіх кероў пакідаю, яна спрэвіца не горш за мяне.

Шчокі Таццяны заліліся чырванню. Гэта было першае прызнанне яе умельства.

А зараз ужо яе, Таццяну Трафімовіч, прызначылі даяркай-настаўнікам на цэнтральнай ферме. Ужо яна назірае за маладымі дзяўчатамі, дапамагае, пераадае свой волыт. Прыецьна бачыць, як расце, шліфуеца майстэрства Марыі Серпікавай, Валі Драздовай.

Неяк яна чытала артыкул у газеце пра «мікраклімат у калектыве», пра тое, як чалавечыя ўзаемаадносіны ўплываюць на працоўныя паказчыкі. У іх гэты самы мікраклімат сонечны, светлы.

Вось побач працуе Любоў Іванаўна Цімашкова — спакойная, сціплая — майстар самага высокага класа. Не раз трывала першынство па ферме. Любоў Іоскіна — завадная, вострая на язык, здатная да работы. Таццяна Мікалаеўна Краўчанка — энергічная, ні хвіліны без працы. Усякая справа ідзе на лад. Таццяна Камека — волытная, сур'ёзная, кожную дробязь угледзіць, ніколі не кіне няскончаную работу.

**

Цяпер цэнтральная ферма адна з лепшых у раёне. Летась атрымалі ад кожнай каровы 4650 кілаграмаў малака. Парэт брыгадзіра Івана Іосіфавіча Трафімовіча, мужа Таццяны Іванаўны, — на раённай Дошцы гонару. Пра даярак фермы А. І. Гардзейчык, Л. І. Цімашкову, Л. А. Іоскіну гаворачь у раёне, як пра герояў працы. Таццяна Іванаўна ведае, што такое герайм у штодзённым будзённым сэнсе, як цяжка ўздымацца ўгору па лесвіцы паказчыку.

1969 год — 4669 кілаграмаў малака ад каровы. 1971 — 5141 кілаграм, 1972 — 5753 кілаграмы, 1973 — 6285 кілаграмаў...

Было так, што ўрачы раілі перамяніць працу, пайсці ў паліводства. Яна не магла пакінуць любімую справу. Перамагла хваробу. А калі б інакш? Не, нахват уявіць цяжка...

І ці можна папракнүць Валодзю, што пайшоў сваім шляхам, уцёк з-пад матчынага крыла? Мусіць, крылы яго брыгандзіны вабяць больш за матчыны.

Бясконцыя пышчотныя думкі канцэнтруюцца ў некалькіх скупых радках на паперы. «Дарагі сыночак, як табе на новым месцы, у нас усё добра...»

А з шафы хітравата пазірае хвацкі воўк, апрануты ў матроскую форму, і некуды імчыць лёгкая, з напоўненымі ветразямі брыгандзіна.

В. СІНЕНКА



Пра цябе не складалі паэты
 ні казак, ні песень.
 Пра цябе напісалі паэму
 сасонкі ў лесе,
 Беларускае неба,
 што вочы люструе твае,
 і гаротная глеба,
 дзе ногі хадзілі твае.
 [Эдзі Агняцвет, «Лясная быль»]

З КОЖНЫМ днём сцікалася кальцо блакады. Моўчкі ішлі партызаны па глыбокім снезе. Скончыліся харчы. Феня выбілася з сіл, але не паказвала выгляду, яшчэ нават падбадзёрвала сяброў-таварышаў. Яны дзівіліся: адкуль гэтулькі вынослівасці ў маленькой і кволай з выгляду дзяўчыны? Пра яе смелась у атрадзе хадзілі легенды. Многія добра памяталі, як Феня з партызанамі пайшла ў разведку і нарвалася на паліцаю. У час схваткі страчыла з аўтамата не горш за мужчын.

...На пятыя суткі камандаванне загадала прарваць блакаду.

ПРАЦЯГ ПАЭМЫ

1943 год. Ташкент. Ваенны шпіталь. Аўтар чытае сваёй герайні Фёклі Струй паэму «Лясная быль».

У шпіталь да Фені не раз прыходзіў народны паэт Беларусі Якуб Колас.

З Ташкента Феню перавозяць у Москву. Сябры, таварышы па шпітalu ўспілі развітваюцу з ёй. Палітрук Рагінскі ў дзень ад'езду Фені прысвяціў ёй верш. Ніколі не забудзе Фёкла Фёдарапа людзей, якія падтрымалі яе ў цяжкіх хвілінах жыцця, прымусілі паверыць у свае сілы.

У Москве, пасля яшчэ адной рэампутацыі, Феня настойліва вучыцца хадзіць. Абапіраючыся на мыліцы, з цяжкасцю перастаўляе пратэзы па шпітальному калідору. Параненая і дактары былі ў захапленні ад маленькой беларускай дзяўчыны з такай моцнай воляй. Яе бадзёрасць, энергія і вытрымка перадаваліся іншым. Нягледзячы на строгі шпітальны рэжым, Феня і мінuty не сядзела без справы. Заходзіла ў палаты, чытала параненым книгі, гутарыла, падбадзёрвала. Многія, хто выпісваўся са шпітала і ішоў на фронт, прысыпалі ёй ўспілі пісмы.

Неяк у шпіталь наведаліся заакіянскія госці. Праходзячы паміж ложкай, яны звярнулі ўвагу на Феню. Урачы расказали ім, што гэта дзяўчына — беларуская партызанка.

— А хто вам загадаў ісці ў партызаны? — запыталіся ў яе.



Партызаны пайшли ў атаку. Шквал агню абрушылі на іх фашисты.

Побач разарвалася міна. З ціхім стогнам павалілася Феня на снег. Яна ўжо не бачыла, як партызаны прабіліся за чынгунку...

Ачуняла ў цёмнай сялянскай хаце. Ад пякельнага болю ціха ўскрыкнула:

— Дзе я?

— Не хвалюйся, дачушка, ты ў сваіх людзей!

Феня доўга праляжала на снезе і абмарозіла ногі. Яе падабрала і прынесла ў сялянскую хату сяброўка Валя. Тут, у хаце, партызанскі доктар зрабіў ёй ампутацыю.

Пазней, калі партызанам удалося пераправіць Феню на сямалёце ў савецкі тыл, яна перанесла рэампутацыю абездзвюх ног.

У шпіталі, пакуль зажывалі раны, у Фені было шмат часу на думкі, на ўспаміны. Часцей за ўсё думалася пра дзяцінства, пра той час, калі жыла са сваімі бацькамі. Яны батрачылі ў мясцовага пана і бралі дзяўчынку з сабою ў поле. Памерлі рана. Фені з вялікай цяжкасцю ўдалося закончыць настаўніцкую семінарыю, аднак працаўцаць у школе ёй не далі.

Пасля вызвалення Заходній Беларусі дачка былога батрака стала сакратаром Дзісенскага райвыканкама, дэпутатам Вярхоўнага Савета Беларускай ССР. Разам з іншымі працоўнымі будавала новае, шчасліве жыццё, пакуль яго не парушылі гітлераўцы.

Феня з болем у сэрцы ўспамінала, як гарэў, дыміўся яе родны горад, а сама яна разам з на тоўпам бежанцаў ішла на ўсход.

Працавала на палях Тамбоўшчыны. Прачытаўшы аднойчы ў газеце пра баявія справы беларускіх партызан, пайшла да сакратара абласнога камітэта партыі.

— Хачу змагацца з ворагам на роднай зямлі! — заяўіла Феня Струй.

...Пра сваю зямлячку даведалася беларуская паэтэса Эдзі Агняцвет, якая тады жыла ў Ташкенце. Яна прыйшла ў палату, дзе ляжала Феня, доўга гутарыла з ёй. Моцна ўсіхваліваная сустрэчай з мужнай дзяўчынай, напісала паэму «Лясная быль». Паэму надрукавалі ў газеце «Красная звезда».

— Ніхто, сама.

— І што ж вы думаеце рабіць пасля вайны?

— Працаўцаць — гэта сказана было так будзённа і ўпэўнена, што высокія госці сумеліся і моўчкі пакінуць палату.

...Дзісна, вуліца Леніна, 5. Тут, над Заходнім Дзвіном, у белым доміку, што патанае ў зеляніне дрэў, разам з сястрой жыве Фёкла Фёдарапа. Пасля вайны яна ледзь пазнала родны горад. Німала аўдавелых салдатак, адзінокіх і мнагадзетных, засталася ў горадзе пасля вайны. Старшыня райвыканкома Фёкла Фёдарапа Струй наведвалася да салдацкіх удоў, дапамагала каму лесаматэрэялам на хату, каму хлебам. Сірот уладкоўвала ў дзіцячыя дамы.

Праз нейкі час Фёкла Фёдарапа закончыла Мінскую юрыдычную школу. Працавала старшынёй гарсавета. Цяпер яна на пенсіі, а спраў менш не стала. Пропагандыст, старшыня таварыскага суда пры гарсавецце, амаль нязменны дэпутат гарсавета...

Шмат вады пранесла імклівая Дзвіна з таго дня, калі Фёкла Фёдарапа, абапіраючыся на мыліцы, ступіла на вуліцы спяляёнага горада. За гэты час адбудавалася, папрыгажэла Дзісна. Ужо не першы раз за дзевяць стагоддзяў вось так падымаецца яна з попелу. У Фёклы Фёдарапы ўзнікла задума стварыць летапіс горада, расказаць нашчадкам пра яго герайчнае і суровое мінулае, пра мужніх і смелых людзей. Яе падтрымаў ураджэнец Дзісны доктар геалагічных навук Мікалай Накоўнік з Ленінграда. Ён адшукаў у Акадэміі навук СССР книгу А. Сакунова «Матэрэялы па гісторыі і геаграфіі Дзісненскага і Вілейскага паветаў Віленскай губерні», выдадзеную калі сямідзесяці гадоў таму назад у Віцебску.

Мы сядзім у светлым утульным пакоі. Фёкла Фёдарапа паказвае фотаздымкі, пісьмы, выразкі з газет і іншыя матэрэялы па гісторыі Дзісны. Накоплівала іх больш як дзесяць гадоў. Пісала ў розныя музеі краіны, гутарыла са старожыламі. Сабраныя матэрэялы вырашыла перадаць у гарсавет.

Удзячныя нашчадкі навечна ўпішуть у гісторыю роднага горада прозвішча адданай дачкі народа камуністкі Фёкла Фёдарапы Струй. Яе жыццё — працяг герайчнай паэмы.

А. КРУПСКІ

Віцебская вобласць

I СЭРЦУ ПАТРЭБНЫ РОЗУМ

Шмат пісем прыйшло ў адказ на пісьмо 19-гадовай Галі, якое разам з каментарыем мы надрукавалі ў дзесятым нумары часопіса за мінулы год. «Непрыгожая, таму і нешчаслівая», — лічыць Галя. Сёння мы публікуем агляд водгукаў, якія прыйшли ёй у адказ.

Сталовая, што пераабсталівала ў сувязі з вяселлем у банкетную залу, не ўмяшчае шумнай весялосці, яркіх радасных фарбаў, і яны праз расчыненныя вокны вырываюцца на ціхую вуліцу. Некалькі пар танцуюць у самазабыцці пад медыю папулярнай «Золушкі»: ...А вчера приснілось мне, Будто принц за мной

примчался

На серебряном коне.

Сённяшні шчаслівы прынц, жаніх, вырабляе мудрагелістыя па. Чужая казка са шчаслівым канцом праходзіць перад вачыма.

Добрая, старая як свет казка. Колькі «паветраных замкаў» пабудавана на яе просценкім, няхітрым сюжэце: мілая Золушка абавязкова знаходзіць свайго Прынца.

Але казка застаецца прыгожай выдумкай, а жыццё часта дае свой урок, ад якога іншы раз бывае балюча.

Расчараўанне ў першым каханні, няспраўджаныя надзеі... Хто вінаваты? Як гэтага пазбегнуць? Як выхаваць у сабе так неабходную мудрасць? На пісьмо Галі адгукнулася шмат яе аднагодак.

Тані 20 гадоў. Яна адчувае сябе няшчаснай. Яе першае каханне разбіта. Толя-прыгажун, першы хлопец на сяле, казаў, што кахае, а сам паціхеньку праводзіць дадому яе сяброўку, завітвае ў госці да маладых жанчын. На пытанні Тані з крывой усмешкай адказвае: «Усё па справах, усё па справах...» Таня ведае, што ніводна му слову верыць нельга, а ўсё ж просіць рэдакцыю даць ёй правільную параду, як вярнуць Толю...

Каханы Валі Н. са Светлагорска не пакутаваў, не раздумваў доўга. Калі перад самым іх вяселлем Валя сур'ёзна захварэла і лягла ў бальніцу, ён ажаніўся з другой. Але шчасця не знайшоў. Развеўся. А Валя? Яна доўга гаравала, не магла знайсці сабе месца ад незаслужанай крывауды і здрауды. Яна паправілася, набрала сіл. На работе, у жыцці ўсё пайшло добра. Ды вось толькі цяпер мучаць яе сумненні. Былы жаніх не адстае, просіць, каб яна вярнула яму каханне. І Валя пытаецца: можа і сапраўуды дараўаць?

Лілі ўсяго 17 гадоў. Але яна ўпэўнена, што пакахала. Толькі не верыць, што каханне быве шчасліве. Мікалай грубы, няўважлівы. Пры ўсіх можа абразіць, а калі папракне яго Ліля, ён адмахваецца: «Ну, кахаю, кахаю! Хочаш, каб кахаў — цярпі!»

Мы не выпадкова перадалі змест трох пісем, трох жыццёвых гісторый.

Ці не ад гэтай здольнасці дараўаць усё, ад гэтай неразборлівасці ў пачуццях, непатрабавальнасці да таго, з кім збіраешся дзяляць каштоўны дар жыцця — каханне, — усе беды? Заваяваць каханага, няхай падманшыка, здрадніка, але заваяваць любой цаной... Вось толькі калі час пакажа, што плата за мімалётнае шчасце вельмі дарагая, дзяячы спышаюцца аў'яўці сябе незаслужана ашуканымі, расчараўанымі ў жыцці і ва ўсіх людзях...

Шукаючы прынцаў, нашы юныя герайні накшталт Валі, Тані, Лілі зусім не думалі, якія рысы і якасці хацелі ў іх бачыць. Яны і не прыглядаліся, не стараліся прaverыць, зразумець. Здаецца, што можа быць прасцей — калі ён Прынц, дык, вядома ж, і рыцар, верны, добры, шчыры, з вялікім і шчодрым сэрцам. А на самай справе ледзь знаёмы рыцар аказаўся здраднікам.

Шчасце не прыходзіць само, яно як узнагарода за доўгі, удумлівы пошук. На гэтых цяжкіх дарогах у кожнага свае знаходкі, свае страты, свае адкрыцці. І нічый, нават самы багаты і плённы волыт не засцеражэ цябе ад няўдач і расчараўання. Бо сапраўуды твайм будзе толькі тое, што адчува і перажыта асабіста тобой. Бо трэба яшчэ навучыцца выховаць свае пачуцці, радавацца жыццю ва ўсіх яго праявах.

Галя думае, што шчаслівымі могуць быць толькі прыгожыя людзі. Грубая, небяспечная памылка! Чалавек загадзі выбраў сабе пасіўную жыццёвую пазіцыю, існаванне ў цэнtru «выбранных» шчасліўцаў. Галі пярэчаць многія нашы ка-

рэсфандэнткі. Вось што піша Валя Н. з Мінска:

«Мне дзіўна было чытаць тваё пісьмо, Галя! Сучасная дзяўчына, жыхарка вялікага горада, ты сцярджаеш, што нешчаслівая таму, што непрыгожая. Мне здаецца, што ты нават і лічыш сябе чалавекам другога сорту, бо не паводле класічных стандартоў прыгажосці вылеплены твой носік і не такія ружовыя шчокі. Няўжо чалавека толькі тады лічыць прыгожым, калі ў яго ўсё ў норме? Хіба прыгажосць не ў нас саміх, а шчасце не залежыць ад таго, наколькі ты багатая душой, што ты можаш, што ўмееш, чым здольна падзяліцца з іншымі?»

Рая Лямешка, работніца Віцебскага завода радыёэталей, здзіўляеца: «Я буду няшчасная таму, што непрыгожая? Сапраўуды, на мяне не так часта, як на маіх прыгожанькіх сябровак, звярталі ўвагу на танцах і вечарах хлопцы. Вядома, было неяк крываудна. Але потым мне нават сорамна зрабілася за гэтая свае думкі. Жыццё такое цудоўнае, так шмат радасцей дает чалавеку. Няўжо можна прамяніць іх толькі на адну радасць самалюбавання, быць шчаслівым толькі з таго, што хтосьці падараўаў табе свае заляцанні? Скажы, хіба толькі на твар чалавека глядзяць, калі яго выбіраюць сябе ў сябры? Мой сябар, мой каханы, на гэта не глядзеў...»

Уменне быць шчаслівым. Ці залежыць яно толькі ад павароту нашага лёсу і яго вялікасці выпадку, ці гэта нешта кіруемое намі, тое, на што мы можам і павінны ўпльываць самі? З чаго яно пачынаецца? Як і вельмі многае ў жыцці, байдай, з маральна га выхавання, што, нібы соль у марской вадзе, павінна быць растворана перш за ўсё ў маральнym са-маўдасканальнівні кожнага маладога чалавека. Патрэбна пэўная псіхалагічная спеласць, каб адчуваць сябе шчаслівай таму, што ты штосьці здолела, камусьці дапамагла або ў цябе нарадзілася няхай нават непадзеленая пачуццё, але якое захапіла цябе. Уменне здзіўляцца, думаць, шукаць, паважаць пачуццё іншага чалавека, умець падзяліць з ім смутак і падвоіць радасць, умець быць шчодрым душой, умець не дараўаць крывауды. Словам, трэба ўмець, умець і ўмець.

Быць шчаслівым — гэта сапраўуды не проста. Але хто скажаў, што малады чалавек або дзяўчына, якія толькі ўступаюць у жыццё, могуць лічыць сябе няшчаснымі толькі таму, што «я ростам вышэйшая за сваіх сябровак», як піша Галя з Магілёва, ці «у мяне непры-



гожыя ногі. Я зайдрошу сваім сябровкам», як піша Аня з Драгічына. Ці аб тым вы гаруеце, мілія дзяўчыты? Хіба прыгажосць дзяўчая, сапраўудная прывабнасць толькі ў зграбных ножках, тонкай таліі і пушыстых вейках? Такое шчасце таксама недаўгавечнае, як і прыгажосць, што з узростам мінае.

«Прыгажосць і свежасць твару, прывабнасць маладосці мімалётныя,— піша Маша Кулак з вёскі Латышы Глыбоцкага раёна.— Скончыцца юнацтва, знікне і шчасце. Каму ж яно патрэбна, такое кароткае? Таму чалавек шукае ў іншым чалавеку нешта большае, чым толькі зневядная прыгажосць. Ен прыглядаецца да яго ўчынкаў, шукае ў ім багацце душы і сэрца. І калі ў цябе ўсё гэта ёсць і ты на самай справе цікавы чалавек,— цябе знайдзе той, хто будзе адзіна дарагі».

Шчасце ў тым, каб сустрэць у жыцці адно сапраўуднае вялікае каханне. А яно прыходзіць толькі тады, калі ты паважаеш і цэніш сябе, патрабавальна да самой сябе і да таго, з кім хочаш прайсці па жыцці разам. Старая як свет казка пра Золушку і Прынца не перастае быць прывабнай таму, што хтосьці вельмі літаральна паверыў ёй і расчараўаўся ў першым сваім каханні. Гэтая добрая і шчодрая казка будзе яшчэ доўга хваляваць многіх і многіх юных. Збіраючыся на баль, яны будуть чакаць казачнай сустрэчы. І гэта таксама цудоўна. Толькі яшчэ хочацца напомніць тым, хто нецярліва і горача чакае свайго выбранніка: Принц нездарма аддаў сваё сэрца і руку не багатым і шыкоўна апранутым сёстрам, а сціплай Золушцы. А ведаецце чаму? Таму, што «усе багацці зямлі не варты дабраты аднаго чалавечага сэрца».

Я. СЦЯПАНАВА



Песніары



...Слухаю «Песняроў» і ў души маёй расце любоў да роднай Беларусі, да цудоўнага краю блакітных азёр і беластольных бяроз...

Г. ЧАРНЯУСКАЯ.

г. Нова-Барысаў.

...Мне вельмі падабаецца ансамбль «Песніары». Падабаюцца яго цудоўныя песні, якія ўзвышаюць, паэтызуюць вобраз жанчыны. Калі ласка, раскажыце ў часопісе пра гэты ансамбль...

Л. ПЕНЯЗЬ.

г. Мінск.

Пра іх зняты фільм. Іх выступленні перадаюць па тэлебачанні і радыё. Іх песні запісаны на грампласцінкі і магнітафонныя стужкі. А пасправуйце купіць білет на іх канцэрт. Не так проста.

Лаўрэаты Усесаюзнага конкурсу артыстаў эстрады, лаўрэаты Міжнароднага фестывалю песні ў польскім горадзе Сопаце, першая прэмія на Усесаюзным конкурсе выкананіццаў савецкай песні, лаўрэаты X Сусветнага фестывалю младзі і студэнтаў у Берліне.

Гастролі па краіне і за мяжу. І ўсюды поспех, прызнанне.

З музычным і мастацкім кіраўніком ансамбля, кампазітарам Уладзімірам Георгіевічам Мулявіным мы дамовіліся сустрэцца ў філармоніі. На дошцы аб'яў супраць службовага ўваходу вісей загад міністра культуры БССР, дзе ўсім «песніарам» за гастролі ў Балгарыі аб'яўлялася падзяка.

У адных з пакояў журы праслушоўвала маладых эстрадных спевакоў: ішла падрыхтоўка да Першага рэспубліканскага конкурсу артыстаў эстрады. Уладзімір Мулявін—член журы.

Шукаем месца, дзе можна было бы спакойна пагаварыць хоць некалькі хвілін. Такое месца знайсці цяжка. Будынак філармоніі нагадвае патрываючы вулей. Па лесвіцах снуюць людзі. З адных пакояў чуваць гукі музыкі, з другіх—песні. Унізе, у фаре, рэпеціруюць два гімнасты. Уладзімір Георгіевіч ўвесь час спыняецца з неадкладнымі справамі. Спраў сапраўды шмат. Вечарам вяселле, жэніца іх радыст, заўтра канцэрт ва ўніверсітэце—хочуць паказаць студэнтам новую праграму. Захварэў Лёня Барткеўіч, саліст ансамбля: тэмпература, баліць горла. На вяселе не пойдзе, а на канцэрт трэба.

Адразу падумалася пра лёс артыста. На канцэрце Лёня павінен быць, хто ж без яго так цудоўна, непаўторна спявае любімую ўсімі «Александрыну», «Алесю», «Дразды»? Пасляўтра ансамбль едзе на месяц на Далёкі Усход: Магадан, Благавешчанскае, Камсамольск-на-Амуры. Потым паездка з канцэртамі па дзвюх Германіях.

Урэшце нас пакідаюць у спакоі, сказаўшы Мулявіну:

— Таксі чакае.

Вось тут і гавары. І ўсё ж гаворым. Уладзімір Георгіевіч расказвае пра рэпертуар ансамбля. Апрача фальклорных песень, спяваюць яны і гераічныя.

— Для нас Ігар Лучанок напісаў «Песню пра Віктара Хара»—чылійскага барацьбіта, паэта, спевака, якога закатавала ваенная хунта. Харошая песня, рыхтуем яе да з'езда ВЛКСМ.

Расказвае, як прымаюць іх песні за мяжой.

— «Хатынь», дзве балады на слова Аркадзя Кулішова: «Пра камсамольскі білет» і «Пра чатырох заложнікаў»—слухаюць уважліва, з хвалівінем.

«Гэта песня—адна з песен-клятваў, песень-пратэстай, пракляцце хлусні, зло і наслілю, песня-араторыя, песня-манумент. Разумееш, што нарадзіла гэтую рэч пачуццё, якое хвалюе не толькі саміх беларускіх сяброў, а ўсё пра грэсіўнае чалавецтва»,— пісала балгарка Марыя Гарэва аб «Баладзе пра камсамольскі білет».

І яшчэ адзін водгук, з польскага часопіса «Дружба»: «Асабліва свежа і цікава прадстаўлены ў рэпертуары «Песняроў» такія шэдэўры беларускай народнай музычнай творчасці, як «Рэчанька», «Ідзэм-пойдзем», «А ў полі вярба...», «Касцю Ясь канюшыну». Кожная з гэтых песен з'яўляецца ўзорам непаўторнасці, жывым прыкладам жыцця ўсіх».

«Песніары» спяваюць песні, створаныя ў ансамблі або напісаныя для ансамбля іншымі кампазітарамі.

— Мы стараемся нікога не пераймаць, ні ў каго не запазычваць. Думаецце, лёгка знайсці артыста-індывідуальнасць? Артыста з голасам, не падобнымі на якія вядомыя галасы? Нядаўна ўзялі ў ансамбль харашага хлопца,

з цікавым голасам, Толю Кашапарава. Як ён «Спадчыну»
Лучанка ў нас спявае!

Пра Лёню Барткевіча ён гаворыць так:

— Многа душы і непасрэднасці.

Для спевака, саліста, гэта, на мой погляд, вельмі высокая пахвала.

— Уладзіславу Місевічу я магу даверыць усе духавыя інструменты. А нядайна ў нас паявіўся малады універсальны музыкант — Уладзімір Мікалаеў. Іграе на электрааргане, трамбоне, саксафоне. А яшчэ і мім.

Сам Мулявін іграе на электрагітары і на ўсіх народных інструментах. І усе дзеўца ўдзельнікаў ансамбля іграюць на некалькіх інструментах.

...Пачалося ўсё з мары. Пяць салдат, пяць таварышаў, якія спявалі ў ваенным ансамблі, пачалі марыць... Адслужым, збяромся ўсе разам і створым свой ансамбль, фальклорны. Будзем спяваць беларускія народныя песні і так спяваць, каб усе іх слухалі, каб усе палюблі іх. Дадзім ім іншыя жыццё, сучаснае... І геральчныя песні спяваць таксама будзем, бо палюблі іх тут, у ансамблі.

Апошнім звольніўся ў запас Аляксандр Дзямешка — ударнік. Уладзімір Мулявін, Уладзіслаў Місевіч, Леанід Тышко і Валерый Яшкін працавалі ўжо ў розных музичных калектывах. Канцэрты, гастролі, рэпетыцыі. Вольнага часу не было зусім. Урывалі ад сну. Забыліся пра выхадныя дні, пра адпачынак. Рэпеціравалі. Стараліся захаваць у песні старажытныя, фальклорныя элементы і ў той жа час надаць ёй гучанне сучаснай эстрады.

Часам здавался, што яны на правільному шляху. І тады гатовы былі працаваць да раніцы. Не адчувалі стомы. Часам адольвалі сумненні, а раптам публіка не прыме, скажа: сапсовалі харошыя песні. Тады апускаліся рукі...

Потым зноў верылі. Шукалі сваю манеру выканання, свой стыль. Назвалі сябе спачатку «Лявонамі», таму што ў ансамблі адны мужчыны. Потым сталі «Песнярамі» і адразу, на першым конкурсе, — лаўрэатамі.

— Так, мы спяваем песні пра жанчын, — гаворыць Уладзімір Георгіевіч і называе «Александрыну», «Алесю»... — Гэта ўсё арыгінальныя беларускія імёны, якія сталі забывацца. Мы хацелі, каб не толькі песні палюбліся слухачам, а каб і імёны забытыя — палюбліся. Дарэчы, нядайна я атрымаў пісьмо з Чувашыі. Мне пішуць маладыя бацькі, што сваю дачку яны назвалі Александрынай. Прыемна.

Усе ўдзельнікі ансамбля іграюць і спяваюць. Апрача эстрадных, бітавых інструментаў, у ансамблі ёсць народныя: цымбалы, дудачка, ліра.

...Хадзілі некалі па Белай Русі вандроўныя музыканты, песняры-лірнікі. Спявалі песні, якія складаў народ, падыгрывалі самі себе на дудачцы, на дудзе або круцілі ручку ліры. Розныя песні спявалі: жартоўныя, каб развесяліць слухачоў, сумныя, каб прымусіць іх задумца.

Мінулі стагоддзі. Песні захавала чалавечая памяць, а ліра і дуда, цудоўныя народныя музичныя інструменты, зніклі. Толькі ў музеі знайшлі іх нашы «песняры».

Ліра зроблена ў пачатку мінулага стагоддзя. А дзе ўзяць умельца, які змайстраваў бы такую ж самую? Доўга шукалі. Нарэшце ў Пухавіцах знайшоўся чалавек, Жукоўскі прозвішча яго. Агледаў музейны экспанат, падумаў і сказаў: паспрабую. І зрабіў такую ж ліру, з гэткім самымі ні на што не падобнымі гукамі. А хто зробіць духавы інструмент дуду? Пакуль майстра няма.

Да гэтага часу «Песняры» жывіліся тым, што было сабрана і запісана фальклорыстамі. Мінулым летам паехалі ў глыбіню Палесся, на Тураўшчыну, каб паслуҳаць народныя песні ў выкананні сапраўдных народных песняроў. Найцікавейшых записаў зрабілі мноства. Уперадзе — работа.

... — Лішні білецік ёсць?

— Есць лішні білецік?

— Дзяўчаты, вазьміце мяне з сабою, я хароши!

Гэта вечарам, на вуліцы, ля ўваходу ў галоўны корпус Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта імя У. І. Леніна. Сёння тут даюць канцэрт «Песняры».

Актавая зала зязе агнямі. Задоўга да пачатку канцэрта ўсе месцы заняты. Але аднекуль, з аўдыторый, цягнуць і цягнуць у залу крэслы і дзе толькі можна ставяць. А ўздоўж сцен таксама стаяць студэнты — хлопцы і дзяўчаты. Яны згодны прастаяць увесь канцэрт, толькі б слухаць. Нехта на калені ўладкоўвае магнітафон. Нехта раскрывае блакнот і бярэ аўтаручку з падсветам. Гасне святло. На сцэну наведзены вочы пражэктараў.

Канцэрт пачынаецца.

Галіна ВАСІЛЕЎСКАЯ

НА ЦІХІМ ПЕРАЕЗДЗЕ

Алесь ШЛЕГ

Нарыс

Надзея Іосіфаўна завіхалася ля печы, калі ўвайшоў паштальён. Патаптаўся ля пярога, выцягнуў з сумкі газеты. Пащукаў вачыма, куды іх пакласці. Выбраў вялікі збан з малаком, што стаяў на кухонным століку, накрыў яго газетамі. І толькі пасля гэтага даў «добраў дзень» і ўзяўся закурваць.

— То можа сядзеш, — працавала гаспадыня, закрываючы засланкай печ. — Чаго ў парозе вушак падпраеш?

— Ды не, няма часу рассядацца, — пыхнуў дымам паштальён. — Вуньдзека поўная яшчэ ў мяне сумка. Траха ўгрэюся і пашкрабаю далей.

Кажучы гэта, ступіў да акна і сеў на лаву. Кашлянуў у кулак, хітравата зірнуў на Надзею Іосіфаўну. Злавіўшы гэты позірк, жанчына насыярожылася.

— Нечага ты мулішся, — сказала яна як мага абыякавей. — Кажы ўжо сваю навіну. Я ж цябе наскроў бачу.

— От бо баба! — засміяўся паштальён. — Рэнген!

Стары здзіўлена пакруціў галавой. Надзея Іосіфаўна моўкі, з усмешкай назірала за ім.

— І адкуль у цябе гэтая, як бо то... пра-ніца-цель-насць, га? — пачухаў патыліцу паштальён. — Ну гэта ж няможна з табой гаварыць! А памятаеш, як малая мы былі, гусей на поплаве пасвілі, і ты...

— Званіў мне нехта? — не вытрымала Надзея Іосіфаўна, у думках прыкінуўшы, што вясковых навін, якіх бы яна не ведала, паштальён ёй не раскажа. — Адкуль званілі?

— А каб на цябе балата! — ажно адхінуўся ад здзіўлення стары. — Ніхто табе не мог сказаць, я ж толькі во з пошты. Ці ў цябе свая радзістанцыя ёсць, га? Табе ж сапраўды з горада па трубцы паведамілі, каб ехала ту-

ды, медаля нейкага ўручачь будуць. Во!

Стары сваёй навіной нібыта цэбар вады на яе абринуў — ажно дых перахапіла.

— Мусібыць, ты подзвіг учыніла, га? І нікому некажаш. Медаля ж за так не даюць.

«Подзвіг? Я? — застыла сярод пакоя Надзея Іосіфаўна. — Я ж такая баязліўка — свет не бачыў. Тады, як надарыўся той дзяцюк на пераездзе, дык ажно калацілася ад страху. Гэта ж каб не пахітрыла розумам, дык цяпер бы даўно ляжала на могілках...»

...Вечер гуляў на пераездзе, ганяў агніста-жоўту лістоту. Неба нядобра супілася над галавой, хмары марудна паўзлі на захад. Сталёвыя ніткі рэек беглі ў шэрую, няютульную далеч і губляліся ў голых хмызах. Толькі што ў той бок прагрекатаў цягнік. Праводзячы позіркам імклівия вагоны, Надзея Іосіфаўна з раптоўным сумам падумала, што стаяць на пераездзе трывнацца год. А да гэтага стаяла на другім пераездзе яшчэ дзесяць гадоў. Гады ляцелі, як гэтая вагоны.

Надзея Іосіфаўна схавала жоўты сцяжок у чахол, што вісеў на поясе. Зірнула ў бок роднай вёскі, над якой плылі ў неба дымы, і вачамі пашукала знаёмы дах свайх хаты.

Потым зірнула на чыгунку, якая, губляючыся ў вячэрнім змроку, бегла ў бок граніцы. Па шпалах таропка ішоў высокі плячысты чалавек. «Не тутэйши, — абыякава падумала Надзея Іосіфаўна. — Гарадскі, мабыць».

Чалавек накіраваўся проста да яе. Яна агледзелася — на пераездзе пуста, ніводнай душы. Пачала тачыць трывога. Адразу ўспомніла, як тыдзень назад прыязджаў на пераезд начальнік заставы і папярэдзіў, што зона тут па-

гранічна 1, калі яна заўважыць каго незнаёмага, павінна неадкладна паведаміць на заставу.

— Вечар вам добры,—ветліва сказала Надзея Іосіфаўна.—Можа ў вас запалкі ёсць? Гэта ж у мяне лямпачка перагарэла, дык хоць ліхтар трэба запаліць.

— Няма ў мяне запалак,—спыняючыся, сказаў незнаёмы, не вымаючы рук з кішэнняў пінжака.—Куды, не скажаце, гэта чыгунка ідзе?

— За мяжу.

— Зялёна пагоннікаў няма?

— Гэта каго?

— Ну, пагранічнікаў.

— А што ім тутака рабіць. Я іх і ў очы ні разу не бачыла. А што?

— Нічога, так сабе пытаюся,—паспакайнеў голасам незнаёмы.—Холадна. Можа ў вас пагрэцца трошкі можна? Гэта ж мяне, ведаеце, нейкія нягоднікі перастрэлі на дарозе, знялі паліто, адбрылі гроши, гадзіннік. Дык я думаў, што пагранічнікаў дзе сустрэну, каб злавіць тых гадаў. Гэта ж сярод белага дня абраавалі!

— Не, няма тут паблізу пагранічнікаў,—адчыніла дзвёры будкі Надзея Іосіфаўна.—Праходзьце, грэйцеся. Я толькі што печку прапаліла. Адпачните трохі ды пойдзите, куды вам трэба.

— Не перавяліся яшчэ добрая людзі,—пераступіўшы парог, сказаў незнаёмы.—

Каб яшчэ чаю шклянку, дык я на ўсё жыццё вашым даўжніком буду.

— І чаю знайдзем,—закрываючы за ім дзвёры, сказала Надзея Іосіфаўна.—Як раз і цукар у мяне ёсць.

Незнаёмец сеў на табурэтку ля грубкі, выпрастаў доўгія ногі, закрыўшы імі праход да дзвярэй. «Відаць, башца, каб я з будкі не выйшла. Як жа мне пазваніць?»

— Часта людзі ў вас бываюць?—пачуўся са змроку голас незнаёмага.—Заходзяць пагрэцца?

— Уга! Хто гэта на ноч гледзячы пацягненца сюды,—наліваючы ў кубак чай, як мага абыякавай адказала Надзея Іосіфаўна.—Хіба толькі зменшчыца мая прыйдзе.

— Калі?

— Ды ўжо гадзіну назад павінна прыйсці, і ўсё няма. От пачакаю мінут дзесяць ды буду званіць ёй.

— Няма дысцыпліны,—паспачуваваў незнаёмы, беручы кубак з чаем.—Ніякага сумлення няма ў вашай зменшчыцы.

— І не кажыце. От пазванію зараз і дам ёй такога прачуханца, што доўга помніць будзе.

Надзея Іосіфаўна падышла да тэлефона, зняла трубку. Ад нервовай напружанасці сцяло дых. Трубка ў руцэ прыкра дрыжалася. Незнаёмец ля грубкі адразу перастаў сёрбаць з кубка—прыслухаўваўся.

— Дзяжурны па заставе слухае!—даляцеў з трубкі малады голас.—Алё!

— Гэта звоніць Сурмач з пераезду,—сіпатым ад хвялявання голасам сказала Надзея Іосіфаўна.—Тэрмінова высылайце на пераезд змену! Чуеце? А то зараз кіну ўсё і рабіце што хочаце.

— Якую змену?—здзіўлена спытаў дзяжурны па заставе.—Нічога не разумею.

— Маё дзяжурства скончылася,—уся напялася Сурмач.—Давайце мне падмену.

— А пры чым тут мы?—не перастаўаў здзіўляцца дзяжурны.—Вы не туды звоніце.

— Туды,—Надзея Іосіфаўна ўнілася вачамі ў цёмную постаць незнаёмаца.—Пазавіце начальніка.

— Хвілінку,—данеслася з трубкі.

— Спяць, нягоднікі,—пакардзілася Надзея Іосіфаўна прышэльцу.—Не дазвонішся да іх. От зараз я начальніку паскарджуся.

— Правільна,—згадзіўся незнаёмы і сёрбнуў з кубка.—Я ж кажу—ніякай дысцыпліны.

— Алё,—у той жа момант пачула Надзея Іосіфаўна голас начальніка заставы.—Слухаю.

— Сурмач з пераезда звоніць. Я званю, званю вам, а ніхто нічога ведаць не хоча. У мяне дзяжурства скончы-

лася... Давайце хутчэй на пераезд змену.

— Надзея Іосіфаўна? У вас нехта ёсьць у будцы?—перабіў яе начальнік заставы.—Я правільна вас зразумеў?

— Так.

— Чакайце, неадкладна выяджаем. Будзьце асцярожны.

— Добра.

Пачуўшы звыклыя гудкі, яна паклала трубку і, адчуваючы, як шалёна калоціца сэрца ў грудзях, зняслена прыслала ля маленькага століка.

— Дазваніліся?—спытаў незнаёмец, ставячы пусты кубак.

— А хай на іх немач!—махнула ў цемры рукой Надзея Іосіфаўна.—Не раней як праз гадзіну чалавека прышлюць. Зменшчыца захварэла.

Незнаёмец устаў з табурэткі.

— Ну, мне час ісці.

— Ды што вы, пасядзіце яшчэ,—захвалявалася Надзея Іосіфаўна.—І мне будзе веселей.

— Не, трэба ісці.

У голасе незнаёмаца была няўпэўненасць. Адчувалася, што яму не вельмі хацелася вылазіць на холад.

— Тады на дарогу выпіце яшчэ чаю,—замітусілася Надзея Іосіфаўна.—У гэткае надвор'е не пашкодзіць.

— Гэта можна.

Незнаёмец зноў сеў. «Хут-

ніна Пятроўна вярталася з работы і ўсё думала пра заўтрашнюю сустрэчу. Яе запрасілі выступіць перад маладымі дзяўчатамі, будучымі тэлефаністкамі. Каму ж, як не ветэрнам, клапаціца пра сваю змену, падтырміваць маладых і справай, і пранікнёным словам. Але пра што павесці заўтра гаворку? Што сказаць будучым калегам? Трэба будзе расказаць пра тыя далёкія часы, калі сама пачынала працаваць на Мінскай тэлефоннай станцыі.

...1932 год. У Мінску існавала адзіная тэлефонная станцыя на 1800 нумароў. Нініна сяброўка ўладкавалася туды працаваць. Ніна часта прыходзіла да яе, любавалася работай тэлефаністак.

«Вось каб мне так навучыцца,—думала яна з зайздрасцю.—Спрытна, нібы жанглёры!»

І аднойчы сяброўка прыбегла да Ніны:

— У нас вучняў набіраюць, давай не марудзь!

У той жа дзень Ніна прыйшла на тэлефонную станцыю з заяўвай. Прынялі не адразу: малая, толькі-толькі пятнаццаці год споўнілася. Але сяброўка пачуялася. Два месяцы вучнёўства праляцелі незадўажна. І вось яна ўжо тэлефаністка, працуе самастойна, адна абслугоўвае камутатар на 100 нумароў.

Сувязь тады была недасканалая, ручная. Званіў абантент на камутатар, прасіў злучыць яго з тым ці іншым нумарам або называў прозвішча чалавека, з якім хоча размаўляць. Добра, калі званік ішлі паступова, адзін за адным. Але ж часцей бывала так, што адначасова на камутатары ўспыхвала па 20 лямпачак. Хіба паспееш хутка злучыць усіх! Мусіла выслухаўваць кіпны, папрокі.

— Гэта волыту яшчэ мала,—супаківала сябе Ніна. У вольны час падыхаўдзіла да старэйшых тэлефаністак, уважліва сачыла за іх работай. Паступова вывучыла на памяць размяшчэнне гнёзд, каб хутчэй знаходзіць нумар. Настойліва авалодвала неабходнымі для тэлефаністкі якасцямі—хуткасцю рэакцыі, сабранасцю.

Праз год Ніна лічылася адной з лепшых маладых тэлефаністак горада. Калі ў Мінску адкрылі першую аўтаматычную тэлефонную станцыю на 6 тысяч нумароў, яе перавялі туды. А неўзабаве Ніна працавала на аўтаматычнай падстанцыі ў Доме ўрада. Тут і заспела яе гітлероўскае нашэсце.

Змрочны, жудасны час гітлероўскай акупацыі... Цяжка ўспамінаць пра яго, а трэба. Маладыя павінны ведаць, як змагаліся іх бацькі і маці за сённяшні шчаслівы дзень, за будучыню.



чэй бы ўжо яны прыяджалі,— замалілася ў думках Надзея Іосіфаўна.— Хоць бы машина ў іх не сапсавалася ў дарозе!»

Яна наліла чаю і доўга размешвала цукар у кубку. Сама не зводзіла вачэй з цёмнага акенца, якое выходзіла на дарогу, што вяла на пагранцаставу. У цемры мільганаулі і пагаслі два агенчыкі. «Яны!—ажно склалася Надзея Іосіфаўна.— Трэба гучна загаварыць, каб не счуў гулу машины.

Сурмач падала незнаёму кубак, затупала па цеснай будцы ботамі, начала гучна скардзіцца на надвор'е.

Гул матора набліжаўся.

Незнаёмец падхапіўся. Матор скіх.

Надзея Іосіфаўна стала ля сцяны, на якой быў выключальнік, халадзеючы ад страху, пацягнулася да яго непаслушмянай рукой.

Дзвёры рэзка расчыніліся.

Ярка ўспыхнула электрычная лямпачка пад столлю.

У будку з наганам у руцэ ўскочыў начальнік заставы. За ім салдаты з аўтаматамі.

— Кідай зброю! Руки ўгору!

Яна зірнула на незнаёмаца і зблізела. У руцэ ён трывалі наган. Пагранічнікі наваліліся на яго, вырвалі зброю. Незнаёмец зароў ад бяссілля і толькі сцішыўся тады, калі яго звязалі. З кішэні ў яго выцягнулі фінскі нож.

— Не раскусіў я цябе,— з

нянавісцю зірнуў арыштаваны на Надзею Іосіфаўну.— Даўно б ты крывею ў мяне сплыла...

— У машину яго!— загадаў начальнік заставы і павярнуўся да спалатнелай жанчыны.— Мужны вы чалавек, Надзея Іосіфаўна...

— Э-э, баба, з табой каши не зварыш! — абудзіў яе ад успаміну голас паштальёна.— Не нальеш чарку для сугрэву душы? Не? Ну як сабе хочаш... Во на табе паперу. Уся размова тэлефонная тутака запісаная.

Паштальён сунуў ёй у руку паперку, кінуў акурак у прыпекак.

— Будзь жыва-здарова.

Стары выйшаў. Надзея Іосіфаўна няўцягна зірнула на паперу, пакруціла ў руках. Падышла да акна, села на лаўку і начала чытаць.

— ...За заслугі... вы ўзнагароджаны медалём «За отличие в охране государственных границ...»

Пад акном, бразгочучы парожнім прычэпам, прайшоў трактар. Надзея Іосіфаўна ўстала з лаўкі, падышла да сцяны, на якой вісіў партрэт мужа. Кулаком падпёрла падбародзе і застыла ў нерухомасці. Па старой звычыце начала ў думках размаўляць з мужам:

«От глядзіш ты на мяне, мой саколе, і не ведаеш, што ў такі шчаслівы дзень мне нямашака з кім у нашай хатце сваёй радасцю падзяліцца.

Дочки параз'яджаліся і сваіх дзетак маюць. Так што ты і сніць не сніў, што ўжо дзедам зрабіўся. А сын наш у лейтэнантах ходзіць. Каб жа ты ведаў, які хвацкі хлопец вырас! Гэта ж ён прыехаў да мяне якраз у той дзень, калі мне генерал знак «Выдатны пагранічнік I ступені» ўручай. Пабачыў бы ты, як ганарыўся мною наш сын! Сядзела я ў прэзідымуме. Людзей у зале—процьма. От генерал і шэпча мне, каб я расказала ўсім, як парушальнікі граніцы затрымлівалі. А ў мяне іх, як падлічылі, ажно чатырацца назбіралася. Узлезла я на трывбу, зірнула на людзей, і адразу ў горле суха стала. От жа ліха! Добра, што мне шклянку чаю паднеслі. Як выпіла да дна, дык трохі супакоілася. І начала расказваць. Ці добра гаварыла, ці пагана—не ведаю. Адно толькі памятаю: як сыходзіла з трывбуны, надта ўжо пляскалі людзі, далоней не шкадавалі. А цяперака зноў паеду, каб медаля атрымаць. Ты ўжо, мой саколе, пабудзі, у хаце адзін, глядзі, каб усё тутачкі добра было, а я мушу да аўтобуса падавацца...»

Надзея Іосіфаўна ўздыхнула, падтыкнула пасму вала соў, што выбілася з-пад хусткі, і начала збірацца ў дарогу.

Хутка яна шпаркай хадою праставала да аўтобуснага прыпинку.

Захоўняя граніца.

Ніна Пятроўна і яе муж Пётр Васільевіч увайшлі ў склад падпольнай групы Іосіфа Дэмітрыевіча Будаева. Мэта групы была адна — як мага больш шкодзіць ворагам, наладжваць дыверсіі. Ніна Пятроўна стала сувязной, хоць разумела, што рызыкне не толькі сваім жыццём: на руках малая дзеци. Хадзіла на заданні, збірала звесткі пра размяшчэнне варожых камунікацый і ўстаноў, падтрымлівала сувязь паміж членамі групы.

...У май сорак другога года падпольшчыкі рыхтаваліся ўзарваць завод па рамонту радыётэлефоннай апаратуры, што размяшчалася на Падлеснай вуліцы. Калі ўсё было гатова, іх выдаў правактар. Многіх членаў групы, у тым ліку мужа Ніны Пятроўны, фашысты забілі. Ніну Пятроўну аб правале групы папярэдзілі суседзі, схавалі яе разам з дзецьмі. Выратавалася цудам.

...Раскажа яна заўтра маладым тэлефоністкам і пра цяжкія паслявеннія гады. Усё пачыналі на голым месцы! Адступаючы, фашысты разбурылі ўшчэнт тэлефонную сетку. За справу ўзяліся энтузіясты. Была сярод іх і Ніна Пятроўна Хаткевіч. І вось адкрыта першая невялікая тэлефонная станцыя на 700 нумароў.

Ніна Пятроўна працавала на самых адказных участках, дзе нельга было абы-

сціся без багатага вопыту, майстэрства. Тэлефонная сувязь у Мінску развівалася хутка, і патрэба ў спецыялістах штогод расла. Многіх вучыла Ніна Пятроўна, больш за сто тэлефаністак выхавала.

Калі ў горадзе адкрылі даведачна-інфармацыйную службу «09», наладзіць там работу накіравалі Ніну Хаткевіч. Так і засталася Ніна Пятроўна на «09». Зараз працуе старшай тэлефаністкай. Тут работа асаблівая — абслугоўваць людзей, якія звяртаюцца з рознымі пытаннямі, за дапамогай. Калі даведка складаная, яе «расшыфрувае» старшай тэлефаністка.

Неяк вечарам пазваніла адна жанчына. У голасе распача.

— Калі ласка, прашу вас, дапамажыце знайсці мne кватэрны тэлефон аднаго чалавека,— папрасіла яна.— Вы не ўяўляеце, як ён мне зараз патрэбен! Толькі вось прозвішча забыла, ніяк не ўспомню. Ведаю толькі імя і па бацьку. А жыве недзе ў цэнтры горада, дзевяціпавярховы дом, побач кінатэатр. Да памажыце!

Паводле ўсіх правіл даць такую даведку немагчыма. Але ж ці можна пакідаць чалавека ў бядзе?

— Пачакайце ля тэлефона,— адказала Ніна Пятроўна.— Пасправую знайсці.

«ЗАЛАТЫ ДЭЛЬФІН» У МІНСКУ

На міжнародным кінафестывалі, які адбываўся ў Тэгеране, лепшым дакументальным фільмам названа стужка творчага аб'яднання «Летапіс» кінастуды «Беларусьфільм» «Птушка Ікс». Ёй прысуджаны прыз фестывалю — «Залаты дэльфін».

...На экране звычайны ўрок матэматыкі ў першым класе 111-й сярэдняй школы Мінска.

У цэнтры класа — настаўніца Раіса Мікалаеўна Ка роль. Яе ўрок — гэта паядынак волі са стыхійнасцю, імкненне навучыць дзяцей лагічна, мэтанакіравана думачы. Ад малога — да вялікага — такую дарогу прапануе яна першакласнікам.

«Школьная» тэма не новая ў дакументальным кіно. Гледачам палюбіліся фільмы «Чалавек з майго жыцця», «Першыя ноты», «Першыя трыццаць гадоў». Унікальная серыя фільмаў аб адным класе гомельскай школы — «Урок даўжынёю ў год», «Наш клас праз год», «Мы ўжо ў сёмым», «Праз дзесяць гадоў, або надзеі і трывогі 10 «А».

І вось — новы поспех беларускіх кінадокументалісташ.

Праз паўгадзіны жанчына тая пазванила зноў. Голос радасны, узрушаны:

— Дзякую вам!

Нядзяўна работнікі сувязі Мінска адзначалі юбілей — у горадзе быў устаноўлены 100-тысячны тэлефонны апарат. Ганарыца Ніна Пятроўна: у гэтым і яе доля працы. Больш за сорак год аддаўна любімай справе. Прыемна, што і дзеци пайшлі па яе шляху. Без бацькі гадавала іх, але ніколі не было сорамна за дачок і сына. Старэйшая, Галія, працуе на Заводскім тэлефонным вузле, Зямфіра — на Ленінскім. Вадзім — радыст на заводзе. Паважаюць іх у калектывах, хваляюць за сумленную работу. А якая вялікая радасць ёй, маці, чуць пра гэта!

Пры сустрэчах Ніну Пятроўну калі-нікі пытаюць: ці не шкадуе яна, што ўсё жыццё прысвяціла такай сціплай прафесіі? Напэўна, спытаюць і заўтра. Што ж, яна скажа, што ніколі не падзяляла прафесій на галоўныя і другадныя і што важнасць справы вызначаеца тым, як чалавек яе выконвае. І доказ гэтага — ордэн Леніна, якім узнагародзіла Ніну Пятроўну краіна за яе працу.

Мама, пачтай!



Мал. К. Ціхановіча.

ВАРТАУНІК

Мікола ДАВІДОВІЧ

Дзеци гулялі: завадныя паравозікі бегалі па рэйках, самалёты гулі пад самай столлю, будаваліся дамы высокія-высокія, прыгожыя-прыгожыя. Дзяўчынкі лячылі сваіх лялек, а потым везлі іх на цягніках адна да адной у госці. Гулялі разам і дзяўчынкі і хлопчыкі. Весела было. Толькі адзін хлопчык не гуляў. Ён сабраў ля сябе цацкі і нікому не даваў.

— Гэта маё! І гэта маё! — кричаў ён. Дзеци не абураліся на яго. Цацак хапала на ўсіх.

— Як весела нам, як добра мы гуляем! — хваліліся дзеци выхавальніцы.

— А мне сумна! — закрычаў з кутка той хлопчык.

Выхавальніца падышла да яго і спыталася:

— Чаму табе сумна? У цябе ж так многа цацак!

Хлопчык не ведаў, што адказаць. Адна дзяўчынка адказала замест яго:

— Бо ён не гуляльшчык, а вартаунік.

Рыгор БОХАН

Падкажы слоўца

Б'юць яго
нагамі,
кідаюць
рукамі.
Ён не ў плач —
наўскач,
круглы, лёгкі...

(Mw)

Тут лапоча,
там сакоча,
ўсе навіны
ведаць хоча.
Чарнагрудка,
белабока,
балбатлівая...

(Capoka)

Капытамі —
чок ды чок,
на лужок ідзе...
(konyak)

Неадлучны
ў ясны дзень,
побач з намі
ходзіць...

(phēl)



НАСТАЕ ВЕЧАР...

Здаецца, аўтобусік, што курсіруе паміж горадам Скідалем і Скідалем-II, ад напору пасажыраў вось-вось разлезецца па швах. У машине шумна. Едуць школьнікі, рабочыя. Раней Скі达尔-II называлі пасёлкам цукровага завода (завод размясціўся кілометраў за сэм ад былога райцэнтра). Але побач з заводам узняўся млынкамбінат, была створана аўтабаза, пабудаваў свае дамы саўгас «Праўда». І пасёлак стаў афіцыйна называцца Скі达尔-II. Жыхароў каля 4 тысяч, у асноўным рабочыя. Знешне ён нагадвае невялікі раённы цэнтр, але, калі больш уважліва прыгледзецца, мае свае непаўторную індывідуальную адметнасць. Паміж жыхарамі існуе не толькі чыста зневядомства, але і больш моцныя і трывалыя сувязі — вытворчыя. Рабочыя ведаюць адзін аднаго з дауніх часоў.

Акуратныя, роўныя вуліцы. Дамы ў цэнтры аднапавярховыя, а крыху далей, у мікрараёне, як называюць рабочыя ўскраіну пасёлка, будуюцца двухпавярховыя. У кожнай сям'і — прысадзібны ўчастак, куры, свінні. Здаецца крыху дзіўным спалучэннем завода са спевамі пасялковых пеўняў.

Ёсць у пасёлку і свой цэнтр — па вуліцы, якая ідзе ад кантролы цукровага завода, размясцілася невялічкая магазіны, аптэка, закусачная і сталовая, камбінат бытавых паслуг. Усё гэта — старое, яшчэ з часоў, калі цукровы завод толькі будаваўся, і яўна не задавальняе попыт жыхароў. Праўда, побач з Палацам культуры цукровага завода будзе гандлёвы цэнтр. Але, мяркуючы па ўсім, уступіць ён у дзеянне не вельмі хутка. Ёсць сярэдняя школа, Палац культуры, дзіцячыя сады, бібліятэкі, медыцынскія установы. Акуратны, дагледжаны і, кажуць, увесну і летам вельмі зялёны — такі Скі达尔-II.

Я наўмысна так падрабязна спынілася на яго апісанні, бо па зневядомому выглядзу пасёлка можна скласці пэўнае ўяўленне і аб яго жыхарах. Што хвалюе іх, чым займаюцца яны ў вольны час, якія магчымасці маюць рабочыя для таго, каб цікава, з карысцю адпачываць? Гэтыя пытанні для невялікага населенага пункта, дзе амаль што ўсё культурнае жыццё канцэнтруецца вакол клуба, недругараднага.

Ля кантролы завода вісіць аўб'ява: «У 18 гадзін у Палацы культуры адбудзеца рэпетыцыя хору». Тут жа вецер трэпле неўялікую афішку з прыгожанькім дзявочым тварам: увечары ў палацы кінафільм «Юлька» вытворчасці Адэскай кінастудыі. Выпадкова падслушоўваю размову дзвюх дзяўчат:

— Хто пойдзе на гэткі фільм? — пасцікае адна з іх плячыма.
Другая падтрымлівае:

— Па тэлевізары «Павел Карчагін» ідзе...

І сапраўды, у глядзельнай зале людзей па пальцах можна пералічыць: кінакарціна нецікавая. Крыху пазней Дзмітрый Барысавіч Бараноўскі, дырэктар Палаца культуры, скардзіўся:

— Не выконваем плана кінапракату...

У наступны дзень была кінастужка «Дом для Серафіма». Малюнак той самы.

Мне не пашанцевала. За ўесь час, калі я была ў пасёлку, у клубе не дэманстравалася ніводнай цікавай кінакарціны. Рабочыя казалі, што, калі ідзе добры фільм, глядзельная зала поўная.

Раней жыхары пасёлка часцей хадзілі ў кіно. Зараз з'явіўся большы выбар: у кожнай сям'і тэлевізар, можна павехаць у абласны цэнтр, дзе ёсць драматычны тэатр, некалькі кінатэатраў. Людзі сталі больш разборлівые, рэзка павысіўся іхні агульнаадукаваны і культурны ўзровень. Кожны мае яснае ўяўленне аб добрым і дрэнным, нікога не купіш танным відовішчам.

— З кожным годам усё цяжэй працаўцаць, — зазначае Дзмітрый Барысавіч. — Некалі абы толькі гармонік зайдзіць — усе спляшаюцца ў клуб, а цяпер уесь час трэба шукаць нешта новае, цікавае.

Сапраўды, вялікая плынь інфармацыі па навуцы і тэхніцы, культуры, мастацтву штодзённа паступае да кожнага праз газеты і часопісы, радыё і тэлебачанне. І вось такі падрыхтаваны чалавек, незалежна ад таго, дзе жыве — у вялікім горадзе або маленькім пасёлку, — прыходзіць у клуб. Чым зацікаўшыся ёго? Што прапанаваць? Я з цікавасцю чытала дзённік, у якім Бараноўскі запісвае кожнае мерапрыемства, праведзене ў палацы. Навагодні баль, вечар для рабочых завода на тэму «Працай прыгожы чалавек», канцэрт навучэнцаў Гродзенскага музычнага вучылішча, тэматычны вечар, прысвячены Дню Савецкай Арміі, тыдзень дзіцячай музыкі, кіналекторый «Свет сёня», вечары адпачынку, дзіцячыя ранішнікі, спектаклі артыстаў Магілёўскага і Гродзенскага драматычных тэатраў, выстаўка кветак, урачыстая рэгістрацыя шлюбу, вечар «Я, грамадзянін Савецкага Саюза» і г. д.

Усё гэта было ў Палацы культуры ў мінулым годзе. Масавыя мерапрыемствы збіралі шмат людзей, і ўсё ж такі... Рабочыя пасёлка аднадушна сцварджаюць: Палац культуры ў Скідалі-ІІ не стаў цэнтрам культурнага жыцця. Удзень тут займаюцца навучэнцы музычнай школы, прыходзяць школьнікі, каб паглядзець дзіцячыя фільмы. А ўвечары? Вялізны Палац культуры, роўнага якому няма ў раёне, амаль што пустуе. Колькі скідальцаў пастаянна, непасрэдна ўдзельнічаюць у жыцці і дзейнасці палаца? Не шмат. Прыйдзяць на рэпетыцыі ўдзельнікі хору, танцевальнага гуртка і аркестра народных інструментуў. Зімой спартсмены завода праводзяць тут свае трэніроўкі. Вось, здаецца, і ўсё. Астатнія наведвальнікі Палаца культуры, калі так можна сказаць, выпадковыя. Заходзяць раз ад разу: прыйдуць на вечар адпачынку або каб паглядзець выступленне сталічных артыстаў, і доўгі час не з'яўляюцца ў палацы. Дык што, не вельмі ён патрабны жыхарам пасёлка? Уключыў тэлевізор — і глядзі спектаклі самых лепшых тэатраў краіны, слухай сімфанічную музыку + або перадачу аб жыцці абарыгенаў Афрыкі? Але...

Некалькі вечароў запар я бачыла маладых хлопцаў, якія, не зняўшы паліто, стаялі ў вестыбюлі палаца і пра нешта гутарылі. Чамусьці далей яны не праходзілі. Бачыла, як вечарамі ў цэнтры пасёлка збіраюцца больш сталыя мужчыны і на вуліцы або ў закусчнай за бакалам піва вядуть размову аб жыцці-быцці. Была сведкай, як на заводзе, у час абедзеннага перапынку, жанчыны аблікоўвалі свае праблемы...

Прага простых чалавечых адносін... Яны неабходныя, патрабныя, без іх людзі не могуць жыць. Што хвалюе гэтых хлопцаў, якія сабраліся ля ўваходу ў Палац культуры? Пра што гутараць рабочыя ў нятульнай цеснай закусачнай (у пасёлку няма кафэ, а становая заканчвае работу ў 7 гадзін вечара)? Што прымушае жанчын і мужчын, якія маюць сем'і, рэгулярна прыходзіць на рэпетыцыі хору і духавога аркестра? Розныя людзі — розныя інтарэсы. Але нешта аб'ядноўвае іх, калі яны збіраюцца разам, калі ў іх ёсць агульная тэма для размовы, калі ім прыемна вось проста так пастаяць і пагутарыць. Толькі чаму не ўсе яны збіраюцца ў Палацы культуры, які паводле ўсіх законуў павінен стаць у маленьком пасёлку цэнтрам культурнага жыцця?

Так, не заўсёды адчыненія дзвёры прыцягваюць да сябе. А чаму б, напрыклад, у Палацы культуры рабочага пасёлка не арганізуваць, акрамя мастацкай самадзейнасці, клубы па інтарэсах: для аматараў фатографіі, турызму, пэзіі, маладзёжны? Не хопіць клубных работнікаў? Сапраўды, у Палацы культуры завода іх толькі двое, без памочнікаў, без актыву яны нічога не здолеюць. Бараноўскі ад рання да позняга вечара ў палацы. Ен і адміністратор, і мастацкі кіраунік, і на вечарах абавязкова прысутнічае. Часам шкада становіцца яго: чалавек цягне непамерны груз. А савет палаца, за выключэннем некаторых прадстаўнікоў заводскай адміністрацыі, бяздзейнічае.

Мне расказвалі, што ў пасёлку жыве шмат таленавітых людзей, якія, акрамя работы, захапляюцца жывапісам, мастацтвам, фатографіяй. Хіба яны адмовяцца падзяліцца сваім захапленнем, ведамі?

— Памятаю, калі пачыналі мы працаваць на цукровым заводзе, камсамольская арганізацыя была вялікая, — расказвае Людміла Аляксандраўна Шурпа. — Мінуў час, і прадпрыемства пастарэла. Зараз з 900 працуючых на заводзе толькі 130 чалавек не дасягнулі трыццацігадовага ўзросту.

І ўсё-такі ў пасёлку шмат моладзі: рабочыя млынкамбіната, аўтабазы і саўгаса, школьнікі. Толькі вось у рабоце Палаца культуры яны амаль што не ўдзельнічаюць.

— Мы іх і на вечары адпачынку запрашалі, і ўхор, і танцевальны гурток, — расказвае Дзмітрый Барысавіч. — Але, акрамя танцаў і кіно, іх нічога не цікавіць.

Размова ішла і на больш высокім узроўні — паміж кіраунікамі прадпрыемстваў, але пакуль што не дала ніякіх вынікаў.

— Вельмі добра было б сканцэнтраваць культурную работу пасёлка ў адных руках, — лічыць старшыня заводскага камітэта

прафсаюза цукровага завода Іван Іванавіч Цвірко. — Не так важна, каму належыць палац. Галоўнае, каб ён працаваў з поўнай аддачай, каб усе жыхары пасёлка лічылі яго сваім.

Неяк у баку ад работы палаца тримаюцца і настаўнікі мясцовай школы, а яны маглі бы сказаць сваё важкае слова ў культурнай дзейнасці пасёлка. Вось і выходитзіць, як у байцы Крылова, «калі няма паміж сябрамі згоды...» Здаецца, нямала мерапрыемстваў праводзіцца ў палацы, і паводле самых сучасных узору наладжаны, але ў большасці сваёй падрыхтаваны яны выключна сіламі культасветработнікаў.

Палац культуры завода мог бы выконваць і пэўныя выхаваўчыя функцыі. Як і ў іншых гарадах і пасёлках, ёсць у Скідалі-ІІ свае «цяжкія» падлеткі, што дастаўляюць шмат клопату і бацькам, і юнацтвам міліцыянераў, і інспектару дзіцячага пакоя міліцыі.

— Цяжкія падлеткі? — пытаецца Бараноўскі. — Ды я ўсіх іх ведаю напералік. Гэта самыя мае найпершыя памочнікі. Вось каб толькі ім справу цікавую прыдумаць, захапіць хлапчукоў...

І мне ўспомніўся рабочы пасёлак шклозавода Бярозаўка, што на Гродзеншчыне. Некалькі падлеткаў трymалі там у страху ўсіх жыхароў. Да таго часу, пакуль не з'явілася энергічная загадчыца клуба, сакратар камсамольскай арганізацыі шклозавода Галіна (прозвішча яе забылася). Яна здолела «прыручиць» гэтых «цяжкіх» хлапчукоў, дапамагла ім уладкавацца на працу, прымусіла хадзіць у вячэрнюю школу, знайшла кожнаму занятак па душы. Я прыехала ў Бярозаўку ўжо ў фінале, і неяк не верылася, што хлапчуки, якіх Галіна пры мне паслава ў лес па першыя пралескі для вечара адпачынку, гэта і ёсць тая дзікая арда, што яшчэ нядаўна тэрарызавала ўесь пасёлак.

...Увечары я выязджала са Скідаля. Была дзесятая гадзіна. Кінасейанс закончыўся, і агні ў Палацы культуры пагаслі. А ля ўваходу стаяла вялікая група падлеткаў з транзістарам, і гучная музыка была чутна з канца ў канец рабочага пасёлка, які, здавалася, ужо адышоў да сну.

С. КУЛІНКОВІЧ

Фота Ул. Вяхоткі.



ДАПАМОГА ПА ЦЯЖАРНАСЦІ І РОДАХ

Рэдакцыя атрымала некалькі пісем ад чытчан, у сям'і якіх неўзабаве з'явіцца нованараджаныя. Віншаем будучых мам і адказываем на іх пытанні.

26 ліпеня 1973 года выйшла пастанова Савета Міністраў СССР «Аб паляпшэнні забеспячэння дапамогай па цяжарнасці і родах і па догляду хворага дзіцяці». Жанчынам — работнікам і служачым, — гаворыцца ў ёй, — у тым ліку і не членам прафсаюза, а таксама жанчынам — членам калгасаў дапамогі па цяжарнасці і родах выплачваюцца ў размеры поўнага заработка, незалежна ад працоўнага стажу. Дапамога ва ўказаным размеры выдаецца за дні водпуску па цяжарнасці і родах, якія прыпадаюць на перыяд з 1 снежня 1973 года.

Працягласць такога водпуску — 56 каляндарных дзён да родаў і 56 каляндарных дзён пасля родаў. У выпадку ненормальных родаў або нараджэння дваіх і больш дзяцей водпуск пасля родаў павялічваецца да 70 каляндарных дзён.

Заработка для вылічэння дапамогі па цяжарнасці і родах работнікам і служачым вызначаецца паводле правіл, устаноўленых для вылічэння дапамогі па часовой непрацаздольнасці, без абмежавання яго сумай двайнога аклада або двайной тарыфнай стаўкі. Пачасовым працаўнікам бярэцца заработка за месяц, а здзельшчыцам — сярэдні заработка за апошнія два месяцы, якія папярэднічалі месяцу, калі пачаўся водпуск.

Для вылічэння дапамогі калгаснікам бярэцца сярэдні заработка за год, што папярэднічаў году, калі жанчына пайшла ў водпуск.

Колькі дзён павінны прадаставіць мне для догляду хворага дзіцяці, калі майму сыну 15 гадоў?

Л. В.

г. Мінск

З 1 снежня 1974 года бальнічны лісток і дапамога па догляду хворага дзіцяці, якое не дасягнула 14 гадоў, у Беларускай ССР будуць выдавацца на перыяд не больш як 7 каляндарных дзён, а адзінокім маці, удовам і разведзеным жанчынам па догляду хворага дзіцяці, якое не дасягнула 7 гадоў, — на тэрмін да 10 каляндарных дзён.

Бальнічны лісток і дапамога па догляду хворага дзіцяці, якое дасягнула 14 гадоў, выдаваецца ў агульным парадку, г. зн. не больш чым на 3 дні. Прадоўжваецца гэты тэрмін у асабліва выключных выпадках у залежнасці ад конкретных акалічнасцей.

А. ХВАСТОУ,
кандыдат юрыдычных навук

Пасля выступлення часопіса

ЦІ ЗАСВЕЦІЦЬ «ПРАМЕНЬ»?

Артыкул пад такім загалоўкам апубліковала «Работніца і сялянка» ў адзінаццатым нумары за 1973 год. Як признала начальнік вытворчага ўпраўлення скурана-абутковай прамысловасці Міністэрства лёгкай прамысловасці БССР тав. Ягорчанкава, у ім быў аб'ектыўна асветлены недахопы ў якасці і асартыменце асобных відаў абутку, які вырабляе мінскае вытворччае абутковое аб'яднанне «Прамень», правільна ўказаны прычыны выпуску прадукцыі дрэннай якасці.

Якасць і асартымент абутку неаднаразова абмяркоўваліся ў апераце міністэрства і на пасяджэнні калегі з удзелам кіраўніцтва і спецыялістаў аб'яднання. На прадпрыемства накіроўваліся брыгады спецыялістаў для аказання тэхнічнай дапамогі. Загадам міністэрства быў зацверджан комплекс мерапрыемстваў, накіраваных на паляпшэнне асартыменту і якасці абутку, палепшана расстаноўка кіруючых кадраў аб'яднання.

Аднак задаволіць заказы гандлюючых арганізацый на асобныя віды абутку павышанага попыту пакуль што няма магчымасці, бо не хапае хромавых скуртавараў у патрэбным асортименце, штучнага футра, засцежкі «маланка» і іншых матэрыялаў. Перад адпаведнымі арганізацыямі ўзнята пытанне аб выдзяленні гэтых матэрыялаў, а таксама аб будаўніцтве ГПТВ, жылля для рабочых, выдзяленні дадатковага фонду зарплаты для стымулявання рабочых за выпуск абутку палепшанага асортименту і якасці.



Мал. А. Чуркіна.

З левай нагі

Л. КАЦКЕВІЧ

Гумарэска

Вам вядома, што азначае «ўстаць з левай нагі»? Мне цяпер вядома. Але ў туу нядзелю я з левай нагі ўстала не адразу. Расплюшчыла вочы, села ў пасцелі і задумалася: што будзем сёння рабіць? Можа з'ездзіць да бацькоў? Тры тыдні не былі. Аўтобус адыходзіць праз паўгадзіны. Калі ў тэмпе сабрацца — паспееем.

Я ўзялася будзіць мужа:

— Мікалай! Падымайся! Трэба паспець на аўтобус.

— Які аўтобус? — прамармытаў той у сне. — Сёння нядзеля, я могу спаць колькі захачу. Наогул, не перашкаджай!

— Ах, не перашкаджай! — раззлавалася я і ўстала з ле-

З ПОЛЬСКАГА ГУМАРУ

— А жонка пайшла на ленцыю «Як весці хатнюю гаспадарну».



— Калі ў цябе столькі энергіі, дын, можа, смеце вынесеш?

бай нагі.— Не, любы, я табе не дам спаць. Уставай і паедзем. Я не бачыла маці столькі часу. Яна, напэўна, хвальюецца. Устаеш? Ну і малайчына. А я пайду памыюся.

— Вёдры пустыя, учора я не прынёс вады. Ва ўмывальнику таксама ні кроплі.

— Вельмі добра,— абураюся я.— Дык што мне, ехаць не памыўшыся?

— Едзь, калі ты так спяшаешься... Прынясі мне штаны. Ты іх папрасавала?.. Ну вось, а я ж прасіў. Яны ляжаць на палічцы ў шафе і зусім скамячыліся.

Пятнаццаць хвілін да адыходу аўтобуса!

— Вось што,— катэгарычна заявіла я,— паколькі я з тваёй ласкі еду не памыўшыся, дык і ты можаш ехаць у пакамечаных штанах. Прыкрыешся сумкай, і ніхто не заўважыць.

— Дудкі,— адказаў Мікола,— паедзем на наступным аўтобусе. Я прынясу вады, а ты папрасуеш мае штаны.

— Чакаць дзве гадзіны?— жахнулася я.— Ты забыўся, што нам вяртацца назад на пяцігадзінны? Можа лепш наогул не ехаць?

— З'ездім у другую нядзелю,— згаджаецца ён.

— Ах, у другую нядзелю!— перадражніваю я.— Вунь ты як, загаварыў. Я даўно адчуваю, што ты не паважаеш маіх бацькоў! Ну і можаш заставацца, а я паеду.

— Зараз не паедзеш,— спакойна пярэчыць муж.— Аўтобус адыходзіць праз пяць хвілін, а ты яшчэ не апранута. І валасы ў цябе, як лес пасля ўрагану.

— Не твая справа, якія ў мяне валасы,— цаджу я праз зубы і зачыняю перад ім дзвёры.

— Свецік, не заводзься,— чуваць з-за дзвярэй голас мужа.— Нядобра ўставаць з левай нагі! Зараз пайду па ваду. Апранайся і гатуй сняданне.

Я прыадчыніла дзвёры і праспявала: «Гатуй яго сам, я не хачу есці».

Няхай пастаіць хоць раз ля пліты... Няхай зразумее і ацэніць жаночую працу... І я села вязаць панчоху.

Праз гадзіну ў пакой увайшоў Мікалай, шаргануў на гой і далажыў:

— Рагу з ялавічыны. На кухню пройдзеце або сюды падаць?

Я змерыла яго позіркам і сказала раздзельна:

— Вый-дзі-це вон!

Ён выйшаў і пачаў снедаць на кухні. А я вязала панчоху і глытала сліну. Вельмі хацелася есці. А Мікалай тым часам выйшаў з кухні і лёг на канапу, нават захрап.

Тады я прабралася на кухню і пачала есці рагу. Хутка-хутка, каб ён не ўбачыў. Але ён ўбачыў. Стаяў у дзвярах кухні са сваёй нахабнай усмешкай. У мяне засеў у горле кавалак мяса. А ён ласкова так пытгаецца:

— Смачна?

— Ты... ты...— Кроў прыліла да маіх шчок.— Ты перасаліў гэтае рагу. Навошта я звязала з табой сваё жыццё, агідны ты чалавек!

— Не ведаю, навошта ты звязала сваё жыццё, але кінь сварыцца. Сёння ж выхадны.

— Мне напляваць на выхадны. Як ты можаш падглядаць за мной?..— гнеўна заявіла я і канчаткова перарвала дыпламатычныя адносіны.

У пяць гадзін Мікалай зноў пастукаў да мяне і прапанаваў:

— Можа ў кіно сходзім? Фільм новы, шырокаскранны...

— Ідзі адзін,— адказала я.— А мяне гэта не цікавіць.

— Ну што ж...— прагаварыў ён,— не цікавіць дык не цікавіць.

І пайшоў.

А я заплакала. Бо вельмі хацелася ў кіно. І шкада стала Мікалая, і сябе таксама. Калі мы з ім праста былі захаханымі, то ніколі не сварыліся. Мікалай быў заўсёды таі добры і ласкавы. Сёння ён таксама сварыцца не хацеў. Проста я ўсталала з левай нагі.


Я яшчэ раз усхліпнула, выцерла кулакамі вочы і пайшла прасаваць яго штаны. «Вось павешу іх на віднае месца, прыйдзе з кіно і зразумее».

І тут увайшоў ён. Убачыў мяне і спыніўся на парозе.

— Чаму ж ты не ў кіно, любы?— ветліва спыталася я, робячы стрэлку на штанах.

— Ну што ты!— засмяяўся Мікалай.— Як я без цябе пайду? Вось удавіх, калі хочаш, пабяжым. Якраз паспееем.

— Добра!— усклінула я ў захапленні і пацалавала яго.— Надзявай штаны, а я пайду памыюся. Я ж сёння яшчэ не ўмывалася.



ЧАЙНВОРД „СНЯЖЫНКА“

1. Посуд для кветак.
2. Замнутая закругленая лінія.
3. Беларускі народны танец.
4. Каштоўны камень.
5. Нябеснае цела.
6. Паэтэса, аўтар кнігі вершаў «Беларускія рабіна».
7. Застольная прамова.
8. Першы беларускі кінарэжысёр і сцэнарыст.
9. П'еса А. П. Чэхава.
10. Літоўскі артыст тэатра і кіно, які здымаўся ў галоўнай ролі фільма «Усходні калідор».
11. Персанаж навагоднія ёлкі.
12. Асенне-зімовы гатунак яблыка.
13. Вялікі балон.
14. Надпіс на канверце.
15. Годрад на Беларусі.
16. Масавое навагодніе гулянне.
17. Дапаможная прапанова для доказу тэарэмы.
18. Музычны інструмент.
19. Навагодніе віншаванне.
20. Знатная даярка Беларусі.
21. Якарны ланцуг.
22. Выдатная перамога.
23. Віншавальны залп каляровых агнёў.
24. Вежавы гадзіннік.
25. Перамяшчэнне паветра.
26. Аповесць Э. Ажэшка.
27. Першая марнісіцкая газета ў РСФСР.
28. Старадаўніе насельніцтва Паўночнага Прычарнамор'я.
29. Частка карнавальнага касцюма.
30. Метал.
31. Спосаб друкавання.
32. Месца прадстаўлення ў цырку.
33. Спартыўны касцюм.
34. Урадавая ўзнагарода.
35. Зборнік геаграфічных карт.
36. Доктар.
37. Распарадак работы.
38. Вялікі польскі астраном.

Правільна знайшоўши слова тэкста, у кружках малюнка прачытаеце прывітанне Дзеда Мароза.

Складаў А. Жданко

Разнастайныя і прыгожыя мадэлі з трыватажу нараджаюцца ў эксперыментальнай лабараторыі Віцебскай трыватажнай фабрыкі бытавога абслугоўвання. На першай старонцы вокладкі: загадчыца асартыментнай лабараторыі, сакратар партыйнай арганізацыі фабрыкі Р. А. Мазгавая і лабарантка А. В. Удовічава аблікарноўваюць чарговую работу калентыву лабараторыі.

Фота У. Вяхоткі.

Галоўны рэдактар М. І. КАРПЕНКА.

Рэдакцыйная калегія: М. Н. БАРСТОК, А. С. ВАСІЛЕВІЧ, М. А. ЖЫДОВІЧ, М. С. КОНАНАВА, Р. У. КУДРЭВІЧ, Л. П. МАРЫНКЕВІЧ, Р. С. ПІЕНАВА, А. П. УС, В. А. ЧАРНЯУСКАЯ.

Адрас рэдакцыі: 220041, Мінск, Ленінскі праспект, 77. Тэлефоны: галоўнага рэдактара—32-20-51, адказн. сакратара, аддзела рабочага жыцця—32-38-14, аддзелаў сельскага жыцця і пісем, культуры і літаратуры, быту—32-38-24.

Мастацкае афармленне Ю. У. Пучынскага.
Тэхнічны рэдактар І. А. Цылаў. Карэктар І. П. Голубева.
Журнал «Работніца і крестьянка»
на беларускім языке. Издание ЦК КП Беларуссии.

АТ 13009. Здадзена ў набор 1/II-74 г. Падп. да друку 21/II-74 г.
Друк. арк. 5,5. Аўт. арк. 7,3. Фармат 60×90⅓.
Дадатак—выкрайка. Тыраж 462 461 экз. Зак. 760. Цана 15 кап.

Шуга



Цана 15 кап.

Індэкс 74995



2



05

